

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ
для агульнаадукацыйных устаноў
з беларускай мовай навучання

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ.
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

V–XI класы

Зацверджана
Міністэрствам аддукацыі
Рэспублікі Беларусь



МИНСК
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ
2009

УДК 373.121.414:373.5:94

ББК 74.266.3

B90

ISBN 978-985-465-559-8

© Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь, 2009
© НМУ «Нацыянальны інстытут
адукацыі», 2009



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Навучанне гісторыі ў агульнаадукацыйных установах ажыццяўляеца на ўзроўні агульной базавай і агульной сярэдняй адукцыі. У адпаведнасці з асобасна арыентаванай парадыгмай сучаснай адукцыі вывучэнне гісторыі як навучальнага прадмета арыентавана на фарміраванне ў школьнікаў якасцей асобы, неабходных для выканання агульных для ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь сацыяльных функцый, абумоўленых сістэмай каштоўнасцей, агульнапрынятых у беларускім грамадстве.

Мэты гістарычнай адукцыі:

- авалоданне вучнямі асновамі сістэматызаваных навуковых ведаў, адаптаваных да іх узроставых пазнавальных магчымасцей, аб найважнейшых падзеях, з'явах, працэсах, тэндэнцыях і заканамернасцях сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі ў іх узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці;
- інтэлектуальнае выхаванне, развіццё творчасці, наватарства, ініцыятывы вучняў;
- далучэнне вучняў да дасягненняў айчыннай і сусветнай культуры;
- фарміраванне каштоўнасцых арыентацый вучняў на аснове ідэй гуманізму і стваральнага патрыятызму, прынцыпаў грамадзянскай супольнасці і прававой дзяржавы ў адпаведнасці з асновамі ідэалогіі беларускай дзяржавы.

Задачы гістарычнай адукцыі:

- засваенне вучнямі асноўных факталаґічных і тэарэтычных ведаў аб найважнейшых падзеях, з'явах, працэсах, тэндэнцыях і заканамернасцях развіцця грамадства, аб асаблівасцях развіцця асobных краін, цывілізацый і рэгіёнаў;
- фарміраванне цэласнага ўяўлення пра месца і ролю Беларусі ў сусветна-гістарычным працэсе, усведамленне вуч-

- нямі своеасаблівага шляху беларускага народа, выхаванне пачуцця адказнасці за яго далейшы гістарычны лёс;
- асэнсаванне вучнямі своеасаблівасці культур народаў свetu, самабытнасці культуры беларускага народа, фарміраванне ўмення шанаваць культурную разнастайнасць, разумець і паважаць каштоўнасці іншых народаў і людзей;
 - фарміраванне інтэлектуальных якасцей асобы, неабходных для пераўтваральнай і творчай пазнавальнай дзейнасці, аналізу сучаснай сацыяльной рэчаінасці і прагназавання ўласнай жыццядзейнасці, развіццё гістарычнага мыслення;
 - фарміраванне грамадзянскага патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці, выхаванне любvi да Радзімы, гонару за культурна-гістарычную спадчыну беларускага народа;
 - авалоданне вучнямі способамі пошуку, збору, апрацоўкі і выкарыстання сацыяльна-гістарычнай інфармацыі, атрымання новых ведаў.

Веды аб працэсах утварэння дзяржанаў і цывілізацый, фактах грамадска-палітычнага жыцця, асаблівасцях сацыяльна-еканамічнага, этнаканфесійнага і культурна-гістарычнага развіцця складаюць змястоўны кампанент, неабходны для падрыхтоўкі вучняў да жыццядзейнасці ва ўмовах фарміравання прававой дзяржавы і грамадзянскага грамадства ў нашай краіне. Спасціжэнне гістарычнага вопыту развіцця чалавечтва і своеасаблівасці гістарычнага шляху беларускага народа мае вялікае значэнне для разумення вучнямі сучасных грамадскіх працэсаў і арыентацыі ў дынамічнай палітычнай і інфармацыйнай прасторы.

З V класа пачынаецца сістэматычнае вывучэнне гісторыі як навучальнага прадмета, якое характарызуецца цэласнасцю, адноснай паўнатой і лагічнай завершанасцю. Вывучэнне гісторыі ажыццяўляеца на падзейна-храналагічным узроўні. Гэта стварае аптымальныя ўмовы для фарміравання ў вучняў устойлівой сістэмы ведаў аб гістарычным шляху, пройдзеным чалавечтвам у цэлым і беларускім народам у прыватнасці. У выніку вучні павінны засвоіць важныя факты і асноўныя гістарычныя паняцці, якія характарызуюць гістарычны працэс у цэлым і розныя бакі грамадскага развіцця з раскрыццём найбольш істотных прычынна-выніковых сувязей. На аснове

паслядоўнага асэнсавання гістарычнага працэсу ў вучняў фарміруеца цэласнае ўяўленне пра тэндэнцыі і заканамернасці развіцця грамадства, ствараюцца яскравыя гістарычныя вобразы найбольш значных падзей, з'яў, людзей мінульых эпох. Нараўне з засваеннем факталагічнага і тэарэтычнага вучэбнага матэрыялу вучні павінны авалодаць асноўнымі спецыяльнымі способамі навучальна-пазнавальнай дзейнасці, звязанымі з лакалізацыяй гістарычных падзей, з'яў, працэсаў у часе і просторы, з аналізам гістарычных дакументаў.

Вызначальнымі напрамкамі адбору вучэбнага матэрыялу з'яўляюцца гуманізацыя зместу адукацыі, пліоралізм думак і падыходаў, якія گрунтуюцца на творчым асэнсаванні і засваенні розных канцэпций сусветнага гістарычнага працэсу. Вучэбныя праграмы па сваім змесце арыентуюць на вывучэнне грамадства і яго жыццядзейнасці ў розныя гістарычныя эпохі і ў розных аспектах: грамадска-палітычных, вытворчых, культурных, дэмографічных, сямейна-бытавых, экалагічных і інш. Аптымальным пры вывучэнні гісторыі з'яўляецца спалучэнне фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў, выкарыстанне храналагічнага, краязнаўчага і проблемнага прынцыпаў.

Фармацыйны падыход разглядае развіццё чалавечства як натуральна-геаграфічны працэс, у аснове якога ляжыць паслядоўная змена грамадска-еканамічнай фармацыі з уласцівым кожнай фармацыі способам вытворчасці матэрыяльных выгод. Не адмаўляючы ролю ідэй у развіцці чалавечства, марксісцкая тэорыя, тым не менш, лічыла духоўную сферу грамадскага жыцця другаснай, вытворнай ад эканамічных і сацыяльных адносін. У адрозненне ад фармацыйнага цывілізацыйны падыход разглядае ў якасці асноўнага аб'екта вывучэння лакальныя цывілізацыі, якія праходзяць пэўныя этапы развіцця і адрозніваюцца па характеристы матэрыяльнай і духоўнай культуры. Цывілізацыйны падыход акцэнтуе ўвагу на тым, што адrozнівае адну цывілізацыю ад іншай, а ўнутры самой цывілізацыі надае выключнае значэнне перш за ёсё таму, што аб'ядноўвае людзей, — культуры ва ўсёй разнастайнасці яе формаў і праяўленняў (рэлігія, мастацтва, мараль, права, традыцыі, лад жыцця і г. д.). Тэорыя сусветнага цывілізацыйнага

развіцця рухаючай сілай гісторыі лічыць пашырэнне гарызонту ведаў і ўдасканаленне на гэтай аснове прыклад працы.

У праграмах прадстаўлены змест гістарычнай адукцыі, структураваны па класах, раздзелах і тэмах, прыкладнае размеркаванне вучэбнага часу.

Змест гістарычнай адукцыі ў агульнаадукцыйных установах пабудаваны ў адпаведнасці з лінейным прынцыпам. Устаноўлены наступны парадак вывучэння сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі і размеркавання вучэбнага часу:

Клас	Вучэбныя курсы	Абъём вучэбнага часу на тыдзень
V	Гісторыя Старажытнага свету	2 г
VI	Гісторыя Сярэдніх вякоў: V—XIII стст. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст.	2 г
VII	Гісторыя Сярэдніх вякоў: XIV—XV стст. Гісторыя Беларусі: другая палова XIII — першая палова XVI ст.	2 г
VIII	Сусветная гісторыя Новага часу: XVI—XVIII стст. Гісторыя Беларусі: другая палова XVI—XVIII ст.	2 г
IX	Сусветная гісторыя Новага часу: XIX — пачатак XX ст. Гісторыя Беларусі: канец XVIII — пачатак XX ст.	2 г
X	Сусветная гісторыя Навейшага часу: 1918—1945 гг. Гісторыя Беларусі: 1917—1945 гг.	2 г
XI	Сусветная гісторыя Навейшага часу: другая палова 1940-х гг. — пачатак XXI ст. Гісторыя Беларусі: другая палова 1940-х гг. — пачатак XXI ст.	2 г

Вучэбны час, які адводзіцца ў праграмах на вывучэнне раздзелаў і тэм, з'яўляецца прыкладным. Настаўнік мае права змяніць колькасць гадзін на вывучэнне асобных тэм і раздзелаў і паслядоўнасць іх вывучэння ў межах вучэбнага года, не парушаючы агульныя прапорцыі гадзін паміж сусветнай гісторыяй і гісторыяй Беларусі і захоўваючы змест і логіку вывучэння дадзеных прадметаў.

У X—XI класах гісторыка-грамадазнаўчага напрамку (гімназіі і ліцэі) прадмет «Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі» вывучаецца па гэтай навучальнай праграме ў аўёме 140 гадзін (у кожным класе). Пры вывучэнні гісторыі ў дадзеных класах рэкамендуецца надаць больш увагі самастойнай працы на вывучэнцаў, адпрацоўцы спосабаў навучальна-пазнавальнай дзеянасці, прадугледжаных праграмай, вывучэнню дакументаў для глыбейшага засваення вучнямі спосабаў пераўтваральнай і творчай дзеянасці.

Вывучэнне гісторыі пачынаецца з гісторыі Старажытнага свету — велізарнай гісторычнай эпохі ад з'яўлення чалавека да канца антычнасці. У гісторыі Старажытнага свету асвятляюцца пытанні ўзнікнення чалавечага грамадства, фарміравання і развіцця першых цывілізацый, раскрываюцца характэрныя рысы і галоўныя адрозненні цывілізацый Старажытнага Усходу і антычнасці. Пры вывучэнні гісторыі Сярэдніх вякоў (канец V—XV ст.) асвятляюцца гісторыя сярэдневяковых цывілізацый Еўропы, Азіі, Афрыкі, Амерыкі, раскрываюцца агульныя заканамернасці і спецыфіка іх развіцця. Пры вывучэнні гісторыі Старажытнага свету і Сярэдніх вякоў перавага аддаецца цывілізацыйнаму падыходу з улікам ачаговага характару цывілізацый гэтых двух гісторычных перыядоў.

Пры вывучэнні Новай гісторыі (XVI — пачатак XX ст.) паказаны працэс зліцця гісторычных лёсаў цывілізацый розных кантынентаў у адзіны гісторычны паток. Праграма адлюстроўвае сусветна-гісторычнае значэнне Вялікіх геаграфічных адкрыццяў, паскоранае развіццё краін Заходній Еўропы і Паўночнай Амерыкі, пачатак навуковай рэвалюцыі, ідэйныя і палітычныя плыні эпохі Адраджэння, Рэфармацыі і Асветы, развіццё капитализму і буржуазныя рэвалюцыі, фарміраванне індустрыяльнай цывілізацыі, асаблівасці гісторычнага развіцця

краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Першая сусветная вайна разглядаецца як праява крызісу заходненеўрапейскай цывілізацыі.

Вывучэнне Навейшай гісторыі не толькі ахоплівае гісторыю асобных краін свету, але і фарміруе цэласнае ўяўленне пра гістарычны працэс ад канца Першай сусветнай вайны да пачатку ХХІ ст. У курсе Навейшай гісторыі знайшлі адлюстраванне абагульняючыя вывады аб асноўных тэндэнцыях і грамадска-гістарычным вопыце папярэдняга развіцця. Пры вывучэнні гісторыі Новага і Навейшага часу прыярытэтным з'яўляецца проблемны падыход, які рэалізуецца ў разглядзе такіх пытанняў, як сацыяльна-еканамічнае, палітычнае і культурнае развіццё краін Усходній і Заходній Еўропы, Паўночнай Амерыкі на этапе крызісу індустрыйнага грамадства і яго пераходу да постіндустрыйнай цывілізацыі; прычыны і наступствы сусветных войнаў і буйных сацыяльных рэвалюцый XX ст.; рэгіянальныя варыянты працэсу мадэрнізацыі ў краінах Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі пасля крушэння каланіяльнай сістэмы; інтэграцыйныя і дэзінтэграцыйныя працэсы ў сучасным свеце.

Навейшая гісторыя мае выключнае значэнне з пункта погляду грамадзянскага выхавання вучняў і атрымання імі сацыяльна значымых ведаў аб сучасных тэндэнцыях развіцця свету. Веданне Навейшай гісторыі спрыяле падрыхтоўцы вучняў да самастойнага жыцця.

Вывучэнне гісторыі Беларусі закліканы закласці аснову для фарміравання нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і самасвядомасці, выхавання чалавека-грамадзяніна, стараннага гаспадара на сваёй зямлі, адказнага за вынікі сваёй дзейнасці і перад сучаснікамі, і перад нашчадкамі.

У змесце праграмы адлюстраваны наступныя прынцыпова важныя навуковыя палажэнні, у адпаведнасці з якімі вывучаецца гісторыя Беларусі:

- існаванне адзінай старажытнарускай народнасці ў межах адзінай Старажытнарускай дзяржавы Кіеўскай Русі, у склад якой уваходзіла Полацкае княства, якое мела спецыфічную форму раннефеадальнай дзяржаўнасці ўсходніх славян на тэрыторыі Беларусі;

- утварэнне пасля распаду Старажытнарускай дзяржавы двух цэнтраў дзяржаўнай кансалідацыі ўсходніх славян — Маскоўскай Русі і Вялікага княства Літоўскага, у рамках якіх праходзіла фарміраванне трох усходнеславянскіх этнасаў — рускага, беларускага, украінскага;
- станаўленне на старажытнарускай аснове беларускай народнасці (этнасу) у адміністрацыйных межах Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага (XIV—XVI стст.), якое мела ўсходнеславянскі этнічны падмурак;
- развіццё беларускага этнасу ў межах Рэчы Паспалітай ва ўмовах вострага міжцывілізацыйнага супрацьстаяння, якое прывяло да пераходу ў польскую сацыякультурную супольнасць магнатаў і шляхты ВКЛ;
- прызнанне польска-каталіцкага ўплыву ў якасці фактару, які падштурхнуў народныя масы да рэлігійна-вызваленчай барацьбы, якая не спынялася да ўваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай дзяржавы;
- уваходжанне беларускіх зямель у склад Расійскай дзяржавы, ў межах якой праходзіла фарміраванне этнічных, культурных, сацыяльна-эканамічных і палітычных перадумоў станаўлення беларускай нацыі;
- пераход ад аграрна-рамеснага да індустрыйнага грамадства як працэс мадэрнізацыі, які праходзіў у Беларусі ва ўмовах рэформаў і рэвалюцый, якія паўплывалі на яго асаблівасці;
- стварэнне БССР як формы нацыянальна-дзяржаўнага ўтварэння беларускага народа, якая стала гістарычнай перадумовай для далейшага развіцця беларускай дзяржаўнасці ў форме суверэнай Рэспублікі Беларусь;
- абвяшчэнне і станаўленне суверэнай Рэспублікі Беларусь, фарміраванне асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы як найважнейшых фактараў кансалідацыі сучаснай беларускай нацыі.

Гісторыя Беларусі вывучаецца ў кантэксце ўсходнеславянскай, агульнаеўрапейскай і сусветнай гісторыі з улікам стварэння адзінай адукацыйнай прасторы Саюза Беларусі і РССР, краін СНД. На аснове парынальна-гістарычнага падыходу разглядаюцца сацыяльна-эканамічныя, дзяржаўна-палітычныя,

рэлігійна-царкоўныя, этнічныя і культурныя працэсы ў Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды. Гэта дае магчымасць глыбей і выразней усвядоміць месца і ролю Беларусі ва ўсходнеславянскай і агульнаеўрапейскай гісторыі, вызначыць агульнае і спецыфічнае ў яе гістарычным развіцці. Вучэбная праграма па гісторыі Беларусі прадугледжвае таксама вывучэнне краязнаўчага матэрыялу, прызначанага для асвятлення мясцовых асобаў гістарычнага развіцця (рубрика «Наш край»).

Засваенне зместу гістарычнай адукцыі арыентавана перш за ўсё на асобаснае развіццё вучняў, выкарыстанне патэнцыялу гістарычнай навукі для інтэлектуальнага выхавання і сацыялізацыі асобы вучняў, фарміравання іх каштоўнасных арыентаций і светапоглядных перакананняў.

Значнае месца ў вучэбных праграмах па гісторыі адведзена пытанням сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства ў розныя гістарычныя эпохі. Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню працоўнай дзейнасці людзей, іх заняткаў і эканамічных інтарэсаў, удасканалення сродкаў вытворчасці, формаў уласнасці, прадукцыйнасці працы, рацыянальнага выкарыстання прыродных багаццяў, аховы навакольнага асяроддзя, характару размеркавання матэрыяльных і духоўных выгод.

Істотна перагледжаны падыход да асвятлення гісторыі культуры. Разам з вывучэннем гісторыі развіцця адукцыі, навукі, грамадскай думкі, літаратуры і мастацтва разглядаецца культура працы, быту, сямейных адносін, адзення, жылля, паселішчаў і г. д., што з'яўляецца важнай умовай сацыялізацыі асобы вучня.

Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню ўкладу беларускай культуры ў скарбніцу сусветнай культуры. Характарызуюцца асноўныя дасягненні ў развіцці адукцыі, навукі і мастацткай культуры, іх узаемасувязь з сацыяльна-эканамічным і палітычным жыццём, творчасць вядомых дзеячаў культуры. Разам з пытаннямі культуры вывучаецца і рэлігія як адна з формаў грамадской свядомасці і асноў цывілізацыі.

Важную ролю ў павышэнні эфектыўнасці навучання гісторыі адыгрывае выкарыстанне ўнутры- і міжпрадметных сувязей, якія з'яўляюцца аб'ектыўным выражэннем інтэграцыйных працэсаў, якія адбываюцца зараз як у сферы навукі і тэх-

нікі, так і ў жыцці грамадства. Гэта дазваляе пераадолець прадметную ізаліванасць і дубліраванне навучальнага матэрыялу, спрыяе актуалізацыі і паглыбленню ведаў, садзейнічае фарміраванню цэласных уяўленняў аб гістарычных з'явах і працэсах і ўзаемасувязі паміж імі. Ажыццяўленне міжпрадметных сувязей робіць веды практычна больш значнымі і прымянімымі, дапамагае вучням выкарыстоўваць веды і ўменні, набытыя пры вывучэнні такіх прадметаў, як «Грамадазнаўства», «Руская літаратура», «Беларуская літаратура», «Геаграфія», у працэсе вывучэння гісторыі і, наадварот, ужываць іх у новай сітуацыі, як у вучэбнай, так і ў пазавучэбнай дзейнасці. Унутры- і міжпрадметныя сувязі неабходна ажыццяўляць, улічваючи спецыфіку гістарычных курсаў, асобных тэм і раздзелаў.

Арыентацыя адукацыйнага працэсу на прадуктыўныя характеристар навучальна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і развіццё іх творчых здольнасцей абумовіла ўзмацненне дзейнаснага кампанента ў змесце навучання. Для арганізацыі засваення адпаведных спосабаў дзейнасці рэкамендуецца выкарыстанне практычных заняткаў, якія павінны актыўна ўкараняцца ў адукацыйную практыку. Падчас такіх заняткаў вучні на аснове раней атрыманых ведаў і апорных уменняў у новай навучальнай сітуацыі самастойна вырашаюць пазнавальныя задачы, выконваюць проблемныя заданні, праводзяць навучальнае даследаванне, публічна прадстаўляюць вынікі індывідуальнай і калектыўнай даследчай і творчай дзейнасці. Пры гэтым рэкамендуецца выкарыстоўваць розныя формы арганізацыі вучэбных заняткаў: ролевыя і дзелавыя гульні, семінары, канферэнцыі, дыспуты, распрацоўку праектаў з прыцягненнем шырокага спектра крыніц гістарычнай інфармацыі.

V КЛАС

ГІСТОРЫЯ СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ

(70 гадзін, у тым ліку 3 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (2 гадзіны)

Што такое гісторыя? Як мы даведваемся аб тым, што адбывалася ў далёкім мінулым. Гістарычныя крыніцы. Речавыя крыніцы. Пісьмовыя крыніцы.

Лічэнне гадоў у гісторыі. Як лічылі гады ў старажытнасці. Паняці «да нашай эры», «наша эра». «Стужка часу».

Асноўныя паняці: гісторыя, Старажытны свет, гістарычная крыніца, речавая крыніца, пісьмовая крыніца, наша эра, да нашай эры.

Р А З Д З Е Л І ЖЫЦЦЁ ПЕРШАБЫТНЫХ ЛЮДЗЕЙ (7 гадзін)

На досвітку чалавечай гісторыі. Паходжанне чалавека. Першыя прылады працы і заняткі найстараражытнейшых людзей. Першабытны чалавечы статак.

Людзі старажытнага каменнага веку. Вынаходніцтва новых прылад працы. Выкарыстанне агню. Авалоданне маўленнем. З'яўленне чалавека разумнага. Спажывецкая (прысвойваючая) гаспадарка: збіральніцтва, паляванне, рыбалоўства.

Першыя крокі чалавека сучаснага віду. Краманьёнцы — людзі сучаснага віду. Пераход да родавага ладу. Стаянкі старажытных людзей.

Узнікненне рэлігіі і мастацтва. Рэлігійныя вераванні. Нараджэнне мастацтва. Наскальны жывапіс. Скульптура.

З'яўленне земляробства і жывёлагадоўлі. Удасканаленне прылад працы. Пераход да вытворчай гаспадаркі. Побыт і за-

няткі першабытных земляробаў і жывёлаводаў. Вынаходніцтва рамёстваў. Росквіт родавага ладу.

Пераход ад родавай абшчыны да суседскай. Развіццё рамяства і гандлёвага абмену. Новыя ўяўленні людзей аб навакольным свеце. Распад родавага ладу. Суседская абшчына.

Узіненне дзяржавы і першых цывілізацый. Адкрыццё металаў і канец каменнага веку. Найстараражытнейшыя гарады. Вынаходніцтва пісьменства. Войны паміж абшчынамі і плямёнамі. З'яўленне дзяржавы. Першыя цывілізацыі.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: прылады працы, каменны век, першабытны чалавечы статак, родавая абшчына, племя, спажывецкая (прысвойваючая) гаспадарка, вытворчая гаспадарка, савет старэйшын, рамяство, суседская абшчына, дзяржава, цывілізацыя, культура, рэлігія, бог, ідал, мнагабожжа, культ.

РАЗДЕЛ II

ЦЫВІЛІЗАЦЫІ СТАРАЖЫТНАГА УСХОДУ І АМЕРЫКІ (24 гадзіны)

Тэма 1. Старажытны Егіпет (7 гадзін)

Прырода і насельніцтва Старажытнага Егіпта. Геаграфічнае становішча і прырода. Значэнне ракі Ніл у жыцці старажытных егіпцян. Егіпцяне-земляробы. Жыццё і праца рамеснікаў.

Егіпецкая дзяржава. Утварэнне Старажытнаегіпецкай дзяржавы. Улада і становішча фараонаў. Грамадскі лад Старажытнага Егіпта.

Ператварэнне Егіпта ў магутную дзяржаву. Ваенныя пады фараонаў. Заваяванні Тутмаса III і Рамзеса II. Фараон Эхнатон. Паступовы заняпад улады і магутнасці фараонаў.

Побыт і паўсядзённае жыццё старажытных егіпцян. Жыццё простых егіпцян. У доме знатнага егіпцяніна. Адзенне, знешнjeе ablічча і харчаванне старажытных егіпцян. Егіпецкая сям'я.

Рэлігія старажытных егіпцян. Вераванні старажытных егіпцян. Абагаўленне жывёл і Ніла. Ушанаванне бoga Азірыса.

Культура старажытных егіпцян. Пісьменнасць. Егіпецкая школа. Развіццё навуковых ведаў. Старажытнаегіпецкае мастацтва.

Урок абагульнення

Т э м а 2. П я р э д н я я А з і я ў с таражытнасці (10 гадзін)

Паміж Тыграм і Еўфратам. Геаграфічнае становішча. Прыродныя ўмовы. Развіццё земляробства і жывёлагадоўлі.

Першыя дзяржавы ў Месапатамії. Рамёствы і гандаль. Узнікненне гарадоў-дзяржаваў. Шумер і Акад.

Дзяржава Хамурапі. Уваход качэўнікаў у Месапатамію. Заснаванне Вавілона. Стварэнне дзяржавы Хамурапі. Законы цара Хамурапі.

Асірыя і Вавілонія. Асірыйцы і іх дзяржава. Росквіт і гібель Асірыі. Дзяржава Навухаданосара.

Культура і рэлігія народаў Міжрэчча. Вынаходніцтва пісьменнасці. Клінапіс. Веды жыхароў Старажытнага Міжрэчча. Месапатамскі калянддар. Рэлігія народаў Месапатаміі.

Хецкая дзяржава. Паходжанне хетаў. Утварэнне Хецкага царства ў Малой Азіі. Хецкая армія і захопніцкія паходы хетаў. Рэлігія хетаў.

Старажытная Фінікія. Геаграфічнае становішча. Фінікійскія гарады-дзяржавы. Фінікійцы — гандляры і мараплаўцы. Культурная спадчына Старажытнай Фінікі.

Старажытная Палесціна. Жыццё і рэлігія старажытных яўрэяў. Утварэнне Ізраільскага царства. «Залаты век» цара Саламона. Распад Ізраільскага царства.

Урок абагульнення

Т э м а 3. С таражытныя І н д ы я і К і т а й (4 гадзіны)

Старажытная Індыя. Геаграфічнае становішча і прырода. Узнікненне дзяржавы. Старажытныя арпы, іх грамадства і гаспадарчае жыццё. Вялікая дзяржава Маур'еў.

Культура Старажытнай Індый. Мовы і пісьменства. Літаратура. Індыйскія Веды. Рэлігія Старажытнай Індый. Узнікненне будызму. Індуізм.

Старажытны Кітай. Краіна і насельніцтва. Заняткі старажытных кітайцаў. Стварэнне адзінай кітайскай дзяржавы. Імперыі Цынъ і Хань.

Грамадства і культура Старажытнага Кітая. Пісьменства. Развіццё навуковых ведаў і мастацтва. Конфуцый і яго вучэнне. Рэлігія Старажытнага Кітая.

Т э м а 4. Старажытная Амерыка (2 гадзіны)

Найстаражытнейшае насельніцтва Амерыкі. Засяленне Амерыкі. Асноўныя заняткі людзей: паляванне і збіральніцтва. Пераход да земляробства.

Цывілізацыя альмекаў. Развіццё сельскай гаспадаркі і рамёстваў. Рэлігійныя вераванні. Храмавыя ансамблі і гарадскія цэнтры. Культурная спадчына альмекаў.

Асноўныя паняцці: арашальнае земляробства, абмен і гандаль, фараон, дынастыя, чыноўнік, рэформа, рабства, мумія, саркафаг, жрэц, піктаграфія, іерогліф, папірус, Месапатамія (Міжрэчча, Двурэчча), клінопіс, горад-дзяржава, сатрап, калонія, адзінабожжа, Стары Запавет, Біблія, варна, Веды, індуізм, будызм, імператар, Вялікая кітайская сцяна, канфуцыянства.

Урок абагульнення (1 гадзіна)

Р А З Д З Е Л III СТАРАЖЫТНАЯ ГРЭЦЫЯ (17 гадзін)

Прырода і насельніцтва Старажытнай Грэцыі. Прырода і геаграфічнае становішча. Грэцыя мацерыковая і астраўная. Заняткі старажытных грэкаў.

Мінойскі Крыт і яго культура. Геаграфічнае становішча. Легендарны цар Мінас. Утварэнне Крыцкага царства. Кносскі палац. Дасягненні крыцкай культуры.

Ахейская Грэцыя. Ахейскае заваяванне Грэцыі. «Златабагатыя Мікены». Траянская вайна. Дасягненні мікенскай культуры. Паэмы Гамера «Іліяды» і «Адысее». Дарыйскае заваяванне.

Рэлігія старажытных грэкаў. Міфы старажытных грэкаў. Багі-алімпійцы. Культ, або ўшанаванне, багоў.

Узнікненне грэчаскага поліса. Пачатак эпохі жалеза ў Старажытнай Грэцыі. Развіццё рамёстваў і гандлю. Переутварэнне старажытнага поліса ў дзяржаву. Характэрныя рысы старажытнагрэческіх дзяржаў.

Вялікая грэчанская каланізацыя. Прычыны каланізацыі. Заснаванне калоній у Міжземнамор'і і Прычарнамор'і. Грэкі і варвары. Вынікі і гісторычнае значэнне грэчанская каланізацыі.

Старожытная Спарта. Узнікненне Спартанскай дзяржавы. Органы ўлады. Свабодныя і ілоты. Спартанскі лад жыцця. Становішча жанчыны.

Узнікненне і развіццё Афінскай дзяржавы. Прывода і насељніцтва Атыкі. Горад-дзяржава Афіны. Грамадскі лад афінскага поліса. Дэмас і рабы. Панаванне арыстакратыі. Законы Салона.

Грэка-персідскія вайны. Уваход персаў у Грэцыю. Марафонская бітва. Афінскі марскі саюз. Перамога грэкаў над персамі. Эпоха Перыкла і росквіт дэмакратыі.

Пелапанеская вайна і занядпад Афін. Узрастанне варожасці паміж Афінамі і Спартай. Ваенныя дзеянні паміж дзвюма дзяржавамі. Збядненне грамадзян. Наступствы Пелапанескай вайны.

Дзяржава Аляксандра Македонскага. Заваёвы Грэцыі Македоніяй. Усходні паход Аляксандра Македонскага. Разгром Персідской дзяржавы. Дзяржава Аляксандра Македонскага і яе падзел.

Адукацыя і навуковыя веды. Як вучылі дзяцей у Старожытнай Грэцыі. Школы і гімнасіі. Навуковыя веды. Грэчскія філосафы.

Грэчанская архітэктура і скульптура. Знакамітая збудаванні Афін. Асаблівасці старожытнагрэческай архітэктуры. Усладоўленыя скульптары: Фідзій, Міран, Паліклет, Праксіцель.

Старожытнагрэческі тэатр і агульнагрэческая святы. Паходжанне тэатра. Трагедыі і камедыі. Знакамітая старожытнагрэческая драматургі: Эсхіл, Сафокл і Эўрыпід. Алімпійскія гульні.

Паўсядзённае жыццё і побыт старожытных грэкаў. Жыццё ў полісе. Жыллё. Харчаванне і адзенне.

Эліністычнае культура. Характэрныя рысы эліністычнай культуры. Развіццё навукі і мастацтва. Александрыя Егіпецкая. Выдатныя вучоны Архімед.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: античнасць, фрэска, Элада, Траянская вайна, «Іліяды», «Адысей», поліс, грамадзянін, арыстакратыя, Народны сход, дэмас, афінская дэмакратыя, алігархія, каланізацыя, метраполія, грэка-персідскія вайны, агора, Акропаль, Марафонская бітва, Пелапанеская вайна, Парфенон, элінізм.

Р А З Д І Е Л І V
СТАРАЖЫТНЫ РЫМ (14 гадзін)

Царскі Рым. Прывода і насельніцтва Італіі. Органы ўлады царскага Рыма. Патрыцыі і плебеі. Звяржэнне царскай улады.

Ранняя Рымская рэспубліка. Усталяванне рэспублікі і яе арыстакратычны харктар. Барацьба плебеяў і патрыцыяў. Законы XII табліц. Правы і абавязкі грамадзян.

Заваяванне Рымам Італіі. Войны Рыма з суседнімі плямёнаў. Нашэсце галаў на Рым. Вайна з царом Пірам. Устанаўленне кантролю над Італіяй.

Заваяванне Рымам Міжземнамор'я. Вайна Рыма з Карфагенам (Пунічныя войны). Паход Ганібала на Рым. Вынікі Пунічных войнаў.

Зямельная і ваенная рэформы ў Рыме. Уплыў заваявальных войнаў на рымскае грамадства. Збядненне земляробаў. Заканадаўства братоў Гракхаў. Ваенная рэформа Гая Марыя.

Рабаўладальніцтва ў Рыме. Крыніцы рабства ў Старажытным Рыме. Становішча рабоў. Паўстанне Спартака: прычыны, ход і гісторычнае значэнне.

Падзенне Рымскай рэспублікі і стварэнне імперыі. Грамадзянскія войны. Рымскія дыктатары. Праўленне Цэзара. Прыход да ўлады Актавіяна Аўгуста.

Рымскія імператары. Улада і паўнамоцтвы рымскіх імператараў. Праўленне Актавіяна Аўгуста. Імператары Нерон, Траян, Дыяклетыян.

Рым — сталіца імперыі. «Усе дарогі вядуць у Рым». Паўсядзённае жыццё грамадзян. Грамадскія відовішчы.

Культура Старажытнага Рыма. Рымляне — вучні грэкаў. Рымская літаратура і яе значэнне. Асноўныя помнікі архітэктуры і скульптуры.

Рэлігія старажытных рымлян. Багі ў прыватным жыцці рымлян. Багі рымскай дзяржавы. Пантэон Рыма.

Узнікненне і распаўсюджанне хрысціянства ў Рымскай імперыі. Вучэнне Ісуса Хрыста і нараджэнне новай рэлігіі. Новы Запавет. Першыя хрысціянскія абшчыны. Ганенні на хрысціян. Распаўсюджанне хрысціянства ў Рымскай імперыі.

Падзенне Заходніяй Рымскай імперыі. Крызіс гаспадаркі і кіравання ў Рымскай імперыі ў III ст. н. э. Падзел Рымскай

імперыі на Заходнюю і Усходнюю. Націск германскіх плямёнаў. Узяцце Рыма готамі і вандаламі. Гібель Заходнай Рымскай імперыі.

Урок абагульнення

РАЗДЕЛ V СТАРАЖЫТНЫЯ ГЕРМАНЦЫ И СЛАВЯНЕ (2 гадзіны)

Стараражытныя германцы. Паходжанне і расселенне германскіх плямёнаў. Грамадскі лад германцаў. Становішча жанчыны ў германскім грамадстве. Германцы і Рым.

Стараражытныя славяне. Паходжанне і расселенне славян. Жыццё і заняткі славян. Вераванні стараражытных славян.

Асноўныя паняцці: патрыцыі, плебеі, цар, сенат, Рымская рэспубліка, народны tryбун, вета, Пунічныя войны, паўстанне Спартака, грамадзянская вайна, Рымская імперыя, варвары, хрысціянства, Евангелле, Новы Запавет, царква, Заходняя Рымская імперыя, Усходняя Рымская імперыя.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ V КЛАСА:

называць даты гістарычных падзеяў;
вызначаць паслядоўнасць, працягласць гістарычных падзеяў;
вызначаць месцазнаходжанне вывучаемых гістарычных аб'ектаў на гістарычнай карце;
апісваць гістарычныя падзеі, помнікі культуры;
раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;
раскрываць змест гістарычных паняццяў.

VI КЛАС

ГІСТОРЫЯ СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ: V—XIII стст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Сярэдневякоё ў гісторыі чалавецтва. Паняцце «сярэдня вякі». Тры ўзорсты Сярэдневякоёя. Асноўныя крыніцы па гісторыі Сярэдневякоёя. Сярэдневяковыя цывілізацыі. Спадчына Сярэдневякоёя.

Асноўныя паняцці: Сярэдняя вякі (Сярэдневякоё), Ранніе сярэдневякоё, Высоке сярэдневякоё, Позніе сярэдневякоё, хроніка, аналі, летапіс.

РАЗДЕЛ ЗАХОДНЯЯ ЕУРОПА І ВІЗАНТЫЯ (15 гадзін)

Тэма 1. Ранніе сярэдневякоё: V—IХ стст. (6 гадзін)

Свет і Еўропа ў пачатку Сярэдневякоёя. Вялікае перасяленне народаў. Варварскія каралеўствы. Візантыйская і Франкская імперыі. Час нашэсцяў.

Утварэнне дзяржавы франкаў. Заняткі і грамадскі лад франкаў. Хлодвіг — кароль франкаў. Адносіны ў грамадстве.

Франкская імперыя. Карл Вялікі. Нараджэнне новай імперыі. Падзел Франкскай імперыі.

Візантыйская імперыя. Утварэнне Візантыйскай імперыі. Улада імператара. Росквіт Візантыі ў перыяд праўлення Юстініяна. У акружэнні ворагаў.

Хрысціянства ў Еўропе. Распаўсюджанне хрысціянства. Іерархія духавенства. Царква ў дзяржаве франкаў. Спаборніцтва Рыма і Канстанцінопала.

Вытокі сярэдневяковай культуры. Антычная спадчына і царква. Развіццё адукацыі і навуковых ведаў. Культура Візантыі. «Каралінгская Адраджэнне».

Тэма 2. Высокая сярэдневякоўе: Х—XIII стст. (8 гадзін)

Свет і Еўропа ў Высокім сярэдневякоўі. Утварэнне новых дзяржаў у Заходній Еўропе. Феадальная раздробленасць у Заходній Еўропе. Палітычная раздробленасць. Мангольская нашэсце.

Феадальны лад у Заходній Еўропе Х—XIII стст. Феадалы: сеньёры і васалы. Феадалы і сяляне. Натуральная гаспадарка. Жыццё сялян. Жыццё феадалаў.

Сярэдневяковы горад. Прычыны ўзнікнення гарадоў. Як узнякалі гарады. Гарады — цэнтры рамяства і гандлю. Гарадское рамяство. Барацьба гараджан за самакіраванне.

Каталіцкая царква. Царкоўны раскол 1054 г. Рымскія папы — уладыкі Заходній Еўропы. Каталіцкая царква і ерэтыкі. Інквізіцыя.

Крыжовыя паходы. Прычыны крыжовых паходаў. Першы крыжовы паход. Духоўна-рыцарскія ордэны. Чацвёрты крыжовы паход і Візантыйя. Наступствы крыжовых паходаў.

Англія і краіны Скандинавіі ў Х—XIII стст. Паходы нарманаў. Дзяржавы Скандинавіі. Нармандскае заваяванне Англіі. Каралеўская ўлада. Войны англійскіх каралеў. Узнікненне парламента.

Краіны Заходній і Паўднёвай Еўропы. Францыя ў Х—XIII стст. Свяшчэнная Рымская імперыя ў Высокім сярэдневякоўі. Краіны Перынейскага паўвострава. Рэканкіста.

Заходнеурапейская культура Высокага сярэдневякоўя. Прычыны культурнага ўздыму ў Заходній Еўропе. Развіццё адукацыі. Узнікненне універсітэтаў. Развіццё навуковых ведаў. Архітэктура. Літаратура.

Асноўныя паняцці: вялікае перасяленне народаў, варварскія каралеўствы, Франкская імперыя, Візантыйская імперыя, сярэдневяковыя цывілізацыі, знаць, дружына, «Салічная праўда», бенефіцый, паземельная залежнасць, асабістая залеж-

насць, «Кодэкс Юсцініяна», хрысціянская царква, духавенства, іерархія, дзесяціна, мазаіка, ікона, «Каралінгскае Адраджэнне», Свяшчэнная Рымская імперыя, саслоўе, феод, феадалізм, феадальная раздробленасць, міжусобныя вайны, сеньёр, васал, рыцар, феадальная лесвіца, феадальны маёнтак, павіннасці, феадальная залежнасць, натуральная гаспадарка, горад, таварнаграшовая гаспадарка, майстэрня, цэх, гільдыя, самакіраванне, каталіцкая царква, праваслаўная царква, ерась, інквізіцыя, крыжовы паход, Вялікая хартыя вольнасцей, парламент, Рэканкіста, універсітэт, раманскі стыль, гатычны стыль.

Урок абагульнення (1 гадзіна)

РАЗДЕЛ II

СЛАВЯНЕ Ў РАННІМ I ВЫСОКІМ СЯРЭДНЕВЯКОУІ (9 гадзін)

Славяне ў Раннім сярэдневякоўі. Падзел славян на ўсходніх, заходніх і паўднёвых. Грамадскі лад і заняткі славян. Утварэнне першых дзяржаў. Дзейнасць Кірылы і Мяфодзія.

Заходнія славяне ў X—XIII стст. Утварэнне Чэшскай дзяржавы. Чэшскія правіцелі — Баляславы. Чехія і Германія. Утварэнне Польскай дзяржавы. Польшча і суседзі. Гаспадарка і грамадства заходніх славян.

Краіны Балканскага паўвострава ў X—XIII стст. Гаспадарка і асаблівасці развіцця балканскіх зямель. Славяне і Візантыйя. Балгарскія царствы. Сербскія дзяржавы. Харвацкая дзяржава.

Утварэнне Старажытнарускай дзяржавы. Усходнія славяне і іх суседзі. Ля вытокаў Старажытнарускай дзяржавы. Праўленне Алега. Першыя Рурыкавічы.

Росквіт Старажытнай Русі. Русь у часы Уладзіміра Чырвонае Сонейка. Прыняцце хрысціянства. Русь пры Яраславе Мудрым. «Руская праўда». Старажытнае рускае грамадства. Уладзімір Манамах.

Палітычная раздробленасць Старажытнай Русі. Прычыны раздробленасці Старажытнарускай дзяржавы. Аслабленне ўлады кіеўскіх князёў. Найбуйнейшыя дзяржавы-княствы. Міжусобныя вайны.

Барацьба Русі са зневшнімі ворагамі. Качэўнікі прычарна-морскіх стэпаў. Барацьба з печанегамі і полаўцамі. Мангольскае нашэсце. Залатая Арда. Барацьба з крыжакамі. Аляксандр Неўскі.

Культура Старажытнай Русі. Царква ў культурным жыцці Старажытнай Русі. Пісьменства і літаратура. «Слова пра паход Ігаравы». Архітэктура і жывапіс. Майстэрства старажытнарускіх рамеснікаў. Паўсядзённае жыццё.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: саюз плямёнаў, веча, князь, дружына, племянное княжанне, кірыліца, «Аповесць мінульых часоў», варагі, Хазарскі каганат, Старажытнаруская дзяржава, палюддзе, пагост, пасаднік, тысяцкі, «Руская праўда», верв, вотчына, баяры, смерды, халопы, палітычная раздробленасць, вялікі князь, баярская рэспубліка, дваране, качавое земляробства, быліна, Залатая Арда, мангола-татарская навала, берасцяная грамата, «Слова пра паход Ігаравы».

РАЗДЕЛ III ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ Ў V—XIII стст. (8 гадзін)

Узнікненне ісламу і Арабскі халіфат. Прыродныя ўмовы і насељніцтва Аравійскага паўвострава. Арабы напярэдадні аб'яднання ў адзіную дзяржаву. Узнікненне ісламу і аб'яднанне арабаў. Заваяванні арабаў. Росквіт Арабскага халіфата і яго распад.

Араба-ісламская культура. Каран — свяшчэнная кніга мусульман. Іслам у жыцці сярэдневяковых мусульман. Росквіт культуры халіфата. Навука, літаратура, мастацтва.

Іран і Сярэдняя Азія. Іран і Сярэдняя Азія пасля распаду Арабскага халіфата. Культура Ірана і Сярэдней Азіі. Мангольскае нашэсце.

Індыйская цывілізацыя. Гаспадарчае жыццё Індыі. Рэлігіі і каставы лад. Дэлійскі султанат. Навука і культура.

Кітайская цывілізацыя. Насельніцтва і заняткі. Дзяржаўны лад. Рэлігіі і культура. Кітай і качэўнікі.

Японская цывілізацыя. Утварэнне Японскай дзяржавы. Самураі. Барацьба з мангольскім нашэсцем. Рэлігіі і культура.

Цывілізацыі Трапічнай Афрыкі і Амерыкі. Асноўныя цывілізацыі Трапічнай Афрыкі. Амерыканскія цывілізацыі.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: арабы-бедуіны, іслам, Мухамед, халіф, Арабскі халіфат, Каран, мячэць, арабеска, мінарэт, Сельджукіды, шах, хан, індуізм, каста, Дэлійскі султанат, даасізм, кнігадрукаванне, «Краіна ўзыходзячага сонца», самурай, сёгун, сінтаізм, майя, тальтэкі, сапатэкі.

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ: СА СТАРАЖЫТНЫХ ЧАСОЎ ДА СЯРЭДЗІНЫ ХІІІ ст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Значэнне ведаў па айчыннай гісторыі. Гісторыя Беларусі — частка сусветнай гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі старажытных часоў і Сярэдневякоўя. Гістарычныя крыніцы.

Асноўныя паняцці: айчынная гісторыя, «Аповесць мінульых часоў».

Р А З Д З Е Л І БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СТАРАЖЫТНЫЯ ЧАСЫ (9 гадзін)

Найстараражытнейшыя людзі каменнага веку. Тэрыторыя, прырода, кліматычныя ўмовы Беларусі. Абледзяненне і спробы пранікнення людзей на тэрыторыю Беларусі. Першыя стаянкі. Прылады працы. Паліванне на мамантаў.

Жыццё людзей у пасляледавіковы перыяд. Засяленне тэрыторыі Беларусі першабытнымі людзьмі. Заняткі і промыслы. Прысвойваючая гаспадарка.

Супольнасці людзей каменнага веку. Узнікненне родавай абшчыны. Мацярынскі род. Аб'яднанне родаў у плямёны.

Першабытныя жывёлаводы і земляробы ў бронзавым і жалезным вяках. Пранікненне індаеўрапейцаў на тэрыторыю Беларусі. Распаўсюджанне жывёлагадоўлі. Першыя земляробы. Пераход да вытворчай гаспадаркі.

Пачатак выкарыстання металаў на беларускіх землях. Выкарыстанне металічных прылад працы. Здабыча жалеза. Значэнне адкрыцця жалеза.

Узнікненне няроўнасці ў грамадстве. Узрастанне ролі мужчынскай працы ў бронзавым веку. Бацькоўскі род. З'яўленне маёмаснай няроўнасці ў грамадстве. Будаўніцтва гарадзішчаў у жалезным веку.

Культура нашых продкаў. Вераванні першабытных людзей. Міфалогія. Пахавальныя абраады. Першабытнае мастацтва.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: стаянка, паселішча, збіральніцтва, паляванне, бортніцтва, першабытны чалавечы статак, родавая абычына, племя, індаеўрапейцы, жывёлагадоўля, мацярынскі род, бацькоўскі род, суседская абычына, гарадзішча.

Р А З Д І Е Л ІІ ЖЫЦЦЁ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У РАННІМ СЯРЭДНЕВЯКОУ (V—IX стст.) (8 гадзін)

Балты на тэрыторыі Беларусі. Тэрыторыя рассялення. Плямёны балтаў. Паселішчы балтаў на тэрыторыі Беларусі. Гаспадарка, гандаль. Мастацтва і рамёствы.

Паходжанне і рассяленне славян. Прарадзіма славян. Першыя звесткі аб славянах. Шляхі рассялення славян. З'яўленне славян на тэрыторыі Беларусі.

Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі. Славянска-балцкае ўзаемадзеянне. Крывічы-палачане. Дрыгавічы. Радзімічы.

На шляху да дзяржавы. Князі, дружына. Ваеннае апалчэнне. Народны сход — веча. З'яўленне гарадоў. Племянныя княжанні.

Гаспадарка, рамяство і гандаль усходніх славян. Развіццё земляробства і жывёлагадоўлі. Развіццё грамадства. Рамяство і промыслы. Гандаль.

Рэлігія і міфалогія ўсходніх славян. Культ продкаў. Духі. Язычнікі багі. Свяцілішчы. Міфы і паданні. Абрады.

Матэрыяльная культура ўсходніх славян. Арнамент. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Жыллё. Адзенне. Зброя.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: балты, усходнія славяне, славяна-балцкіе ўзаемадзеянні (славянізацыя балтаў), саюз плямёнаў, крывічы-палачане, дрыгавічы, радзімічы, князь, дружына, падсечна-агнявое земляробства, ворыгўнае земляробства, язычніцтва.

РАЗДЕЛ III СЯРЭДНЕВЯКОВЫЯ КНЯСТВЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ү IX — СЯРЭДЗІНЕ XIII ст. (14 гадзін)

Дзяржаўнасць усходніх славян. Паходжанне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Месца беларускіх зямель у складзе Старожытнарускай дзяржавы. Старожытная (Кіеўская) Русь — супольная дзяржава ўсходніх славян. Старожытнаруская (усходнеславянская) народнасць.

Полацкае княства ў IX—XI стст. Старожытны Полацк. Саперніцтва з Ноўгарадам і Кіевам. Князь Усяслаў Брачыславіч. Бітва на рацэ Нямізе. Найвышэйшы ўздым Полацкага княства.

Полацкая зямля ў XII — сярэдзіне XIII ст. Раздробленасць Полацкай зямлі, яе прычыны і вынікі. Часовае ўзвышэнне Мінскага княства. Адносіны паміж Полацкім і Кіеўскім княствамі. Арганізацыя войска. Дзейнасць веча.

Тураўскае княства. Старожытны Тураў. Узнікненне Тураўскага княства. Адносіны Турава з Кіевам. Тураўскі князь Юрый Яраславіч. Старожытны Пінск.

Пасожжа, Берасцейская зямля і Панямонне. Беларускія гарады ў складзе Смаленскай і Чарнігавскай зямель. Лёс Берасцейшчыны. Узнікненне гарадоў і княстваў у Панямонні. Балцкія суседзі Русі на паўночным заходзе.

Знешняя небяспека ў першай палове XIII ст. З'яўленне крыжакоў ва Усходній Прыбалтыцы. Супрацьстаянне крыжакам. Збліжэнне Полацка і Ноўгарада. Мангола-татарскае нашэсце.

Гаспадарчыя адносіны. Сельская (суседская) абшчына. Гаспадарчыя заняткі. Даніна і палюддзе ў IX—XI стст. Грашовае абарачэнне. Узнікненне феадальных адносін.

Горад у IX — сярэдзіне XIII ст. Шляхі ўзнікнення гарадоў. Першыя летапісныя ўпамінанні беларускіх гарадоў. Паходжанне назваў. Аблічча гарадоў. Рамяство і гандаль. Роля гарадоў у грамадскім жыцці.

Хрысціянства на заходніх землях Старожытнай Русі. Прывільгія прыніцца хрысціянства. Першыя хрысціяніне беларускіх земель. Язычніцтва і хрысціянства. Вынікі і значэнне распаўсюджвання хрысціянства.

Рэлігійна-асветніцкая дзеячы. Хрысціянская царква і культура. Еўфрасіння Полацкая. Кірыла Тураўскі. Значэнне дзеянасці рэлігійных асветнікаў.

Культура беларускіх зямель. Будаўніцтва цэрквяў. Мастацтва. Пісьменнасць. Помнікі пісьменства.

Паўсядзённае жыццё нашых продкаў у IX—XIII стст. Усходнеславянскае (старожытнарускіе) грамадства. Паселішчы і жыллё. Харчаванне. Сродкі зносін. Ваеннае справа і зброя. Забавы.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Старожытная (Кіеўская) Русь, удзельнае княства, Полацкае княства, апалчэнне, крыжакі, Тураўскае княства, мангола-татары, мужы, баяры, даніна, волакі, чэлядзь, закуп, дзядзінец, пасад, торг, царкоўная дзесяціна, фрэска, Тураўскае евангелле.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ VI КЛАСА:

называць даты гістарычных падзей;
вызначаць паслядоўнасць, працягласць гістарычных падзей;

вызначаць месцазнаходжанне вывучаемых гістарычных аб'-ектаў на гістарычнай карце;

апісваць гістарычныя падзеі, помнікі культуры;

параўноўваць гістарычныя падзеі па ўказанных крытэрыях;

раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;

абагульняць гістарычныя факты, фарміраваць на іх аснове выводы;

раскрываць змест гістарычных паняццяў.

VII КЛАС

ГІСТОРЫЯ СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ: XIV—XV стст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Свет і Еўропа ў Познім сярэдневякоўі. Цывілізацыі Познняга сярэдневякоўя. Заходняя Еўропа ў XIV—XV стст. Лёс дзяржаў. Дзяржаўныя уніі. Падзенне Візантыі.

Асноўныя паняцці: Позніе сярэдневякоўе, дзяржаўная унія, грашовы падатак, феадальныя адносіны.

РАЗДЕЛ ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА (14 гадзін)

Змены ў грамадстве ў Заходняй Еўропе. Развіццё сельскай гаспадаркі, вызваленне сялян. Змены ў феадальным саслоўі. Мануфактурная вытворчасць. Наёмныя рабочыя.

Цэнтралізаваныя дзяржавы. Дзяржавы ў Заходняй Еўропе. Фарміраванне цэнтралізаваных дзяржаў. Саслоўна-прадстаўнічая манархія. Дзяржаўны лад Англіі, Францыі і Іспаніі.

Каталіцкая царква ў Познім сярэдневякоўі. Падзенне магутнасці рымскіх пап. Авіньёнскі «палон» пап. «Вялікі раскол» у каталіцкай царкве. Дзяржавы Заходняй Еўропы і каталіцкая царква.

Стогадовая вайна (1337—1453). Прыйчыны Стогадовой вайны. Асноўныя ваенныя дзеянні. Жанна д'Арк. Вынікі Стогадовой вайны. Сялянскія паўстанні.

Англія і Францыя ў другой палове XV ст. Развіццё гаспадаркі ў Англіі і Францыі пасля Стогадовой вайны. Вайна Пунсовай і Белай ружы. Завяршэнне аб'яднання Францыі пад каралеўскай уладай.

Германія. Тэрыторыя Германіі. Дзяржаўны лад. «Залатая була». Нямецкая вёска. Ганзейскі саюз.

Італія. Паўночная Італія. Гаспадарчае развіццё Паўночнай Італіі. Венецыя і Генуя. Папская дзяржава. Паўднёвая Італія.

Іспанія і Партугалія. Кастылія, Арагон і Партугалія. Утварэнне Іспаніі. Завяршэнне Рэканкісты. Дзяржаўны лад Іспаніі і Партугаліі. Ідалъга.

Вытокі Адраджэння і гуманізму. Узнікненне культуры Адраджэння. Гуманізм. Дантэ. Мастакі Джота і Мазачью.

Мысліцелі, паэты і пісьменнікі Адраджэння. Петrarка. Бакачью. Італьянскія гуманісты пра чалавека і грамадства.

Мастацтва Ранняга Адраджэння. Кнігадрукаванне. Жывапіс і скульптура Адраджэння. С. Батычэлі, Данатэла. Архітэктура Ф. Брунелескі. Вынаходніцтва кнігадрукавання. І. Гутэнберг.

Пачатак Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Прыйчыны Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Партугалія і Іспанія — піянеры вялікіх адкрыццяў. «Прынц-мараплавец». Адкрыццё Х. Калумбам Амерыкі. Шлях у Індыю.

Паўсядзённае жыццё чалавека Позняга сярэдневякоўя. Пагаршэнне ўмоў жыцця ёўрапейцаў у XIV ст. «Чорная смерць» і яе наступствы. Жыллё, адзенне, харчаванне. Забавы.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: познефеадальнае грамадства, мануфактура, падзел працы, наёмныя рабочыя, банк, цэнтралізаваная дзяржава, саслоўна-прадстаўнічая манархія, Генеральныя штаты, картэсы, авіньёнскі «палон», «вялікі раскол» у каталіцкай царкве, царкоўны сабор, Стогадовая вайна, сялянскае паўстанне, Жакерыя, вайна Пунсовай і Белай ружы, «Залатая була», рэйхстаг, Ганзейскі саюз, ідалъга, Адраджэнне, інтэлігенцыя, гуманісты, гуманізм, Вялікія геаграфічныя адкрыцці.

РАЗДЕЛ II СЛАВЯНЕ Ў ПОЗНІМ СЯРЭДНЕВЯКОЎІ (10 гадзін)

Чэхія. Чэшскае грамадства. Развіццё эканомікі. Праўленне Карла IV. Ян Гус і гусіты. Культура Чэхіі XIV—XV стст.

Польшча. Структура польскага грамадства. Развіццё эканомікі. Казімір III Вялікі. Польшча і Тэўтонскі ордэн. Культура Польшчы XIV—XV стст.

Краіны Балканскага паўвострава ў XIV—XV стст. Дзяржавы паўднёвых славян напярэдадні турэцкага заваявання. Асманскія заваяванні на Балканах. Бітва на Косавым полі. Падзенне Констанцінопала. Балканы пад уладай Асманскай імперыі.

Узмацненне Маскоўскага княства. Прыйчыны ўзвышэння Маскоўскага княства. Першыя маскоўскія князі. Дзмітрый Данскі. Бітва на Куляковым полі і яе значэнне. Знешняя палітыка Маскоўскага княства.

Стварэнне адзінай Расійскай дзяржавы. Феадальная вайна другой чвэрці XV ст. Рост тэрыторыі Вялікага княства Маскоўскага. Іван III. Падзенне мангола-татарскай навалы. Адзіная Расійская дзяржава.

Грамадства і гаспадарка Маскоўскай Русі. Феадальнае грамадства. Сельская гаспадарка. Гарады і рамяство. Гандаль. Павіннасці і абавязкі насельніцтва. Ваеннае спрадаванне. Судзебнік 1497 г.

Праваслаўная царква ў Маскоўскай Русі. Роля царквы ў жыцці краіны. Мітрапаліт Алексій, Сергій Раданежскі. Рэлігійныя спрэчкі, ерасі. Рускія манастыры.

Культура Паўднёва-Усходняй Русі XIV—XV стст. Літаратура. Архітэктура. Маскоўскі Крэмль. Жывапіс: Феафан Грэк і Андрэй Рублёў.

Жыццё людзей Маскоўскай Русі. Жыллё. Харчаванне. Адзенне. Сям'я.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: бюргерства, паны, гусіты, гусіцкія войны, табарыты, шляхта, магнаты, Магдэбургскае права, удзел, Залатая Арда, ярлык, адзіная Расійская дзяржава, «стаянне на рацэ Угры», Вялікае княства Маскоўскае, служылыя князі, баяры, вотчына, памесце, Баярская дума, дваране, сяляне, Крэмль, полк.

Р А З Д 3 Е Л III
ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ (7 гадзін)

Іран і Сярэдняя Азія. Канец мангольскага валадарства ў Іране. Заваяванні Цімура і яго дзяржава. Распад дзяржавы Цімура.

Асманская дзяржава. Асманскіе княствы. Турэцкае войска. Аб'яднанне турэцкіх дзяржаў Асманамі.

Індыя ў XIV—XV стст. Узвышэнне султанаў Дэлі. Гарады і рамяство. Сельская гаспадарка. Заняпад Дэлійскага султана. Дзяржавы поўдня Індыі. Гандаль. Прыбыццё ёўрапейцаў у Індыю.

Кітай у XIV—XV стст. Звяржэнне мангольскай навалы. Дынастыя Мін. Аднаўленне гаспадаркі краіны. Узвышэнне Кітая пры імператарах дынастыі Мін.

Японская цывілізацыя. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Японіі. Міжусобныя войны. Японскі жывапіс і тэатр.

Цывілізацыі Трапічнай Афрыкі і Амерыкі. Цывілізацыі Трапічнай Афрыкі. Амерыканскія цывілізацыі.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: дзяржава Цімура, Асманскіе княствы, Асманская дзяржава, янычары, цімар, паўстанне «чырвоных войскаў», дынастыя Мін, Забаронены горад, Вялікі шаўковы шлях, сёгунат Асікага, тэатр Но, ацтэкі, інкі.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

**ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ:
ДРУГАЯ ПАЛОВА XIII – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVI ст.**

(35 гадзін, у тым ліку 3 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Вялікае княства Літоўскае (ВКЛ) у гісторыі беларускага народа. Гістарычныя крыніцы. Асаблівасці перыядызацыі гісторыі Беларусі ў Сярэднія вякі.

Асноўныя паняцці: Вялікае княства Літоўскае.

Р А З Д З Е Л І
БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СЯРЭДЗІНЕ XIII—XIV ст. (11 гадзін)

Вытокі ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Прычыны і асаблівасці ўтварэння новай дзяржавы. Літоўскія плямёны ў Верхнім Панямонні. Славянская каланізацыя Верхняга Панямоння. Узнікненне ўсходнеславянскіх гарадоў у Верхнім Панямонні. Удзельныя княствы.

Пачатак Вялікага княства Літоўскага. Першыя звесткі пра Літву. Узвышэнне Навагрудскага княства. Каранацыя Міндоўга ў Навагрудку. Барацьба з крыжакамі. Барацьба за ўмацаванне дзяржавы.

Умацаванне велікакняжацкай улады. Шляхі ўключэння беларускіх зямель у склад Вялікага княства Літоўскага. Княжанне Гедыміна.

Княжанне Альгерда. Пачатак праўлення Ягайлы. Альгерд і Кейстут. Барацьба Ягайлы за вялікае княжанне.

Барацьба з крыжачкай агрэсіяй. З'яўленне ў Прыбалтыцы Тэўтонскага ордэна. Асноўныя напрамкі крыжачкай агрэсіі. Стараста Давыд Гарадзенскі. Князь Андрэй Полацкі.

Збліжэнне Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Прычыны збліжэння ВКЛ і Польшчы. Крэўская унія. Вынікі Крэўской уніі.

Дзяржаўны лад ВКЛ у сярэдзіне XIII—XIV ст. Тэрытарыяльны падзел ВКЛ. Дзяржаўны лад і кіраванне. Мясткавыя органы ўлады.

Гаспадарчае жыццё. Сельскагаспадарчыя заняткі і промыслы. Прывяды працы. Сельскія паселішчы. Гарады. Спеціяльнасці рамеснікаў і іх вырабы. Феадальныя адносіны.

Этнічнае і канфесійнае становішча. ВКЛ як шматэтнічная дзяржава. Роля праваслаўнай царквы ў ВКЛ. Пачатак распаўсюджвання каталіцтва.

Матэрыяльная і духоўная культура. Архітэктура. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Побыт насельніцтва.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Літва, каланізацыя, славянізацыя, дзядзінец, унія, Крэўская унія, прывілей, персанальная унія, кня-

ства, вялікі князь (гаспадар), намеснік, зямельны надзел, дым, шматэтнічна дзяржава, старажытна руская (усходнеславянская) супольнасць, мітрапаліт, епархія, кляштар, каствель.

РАЗДЕЛ II

БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў КАНЦЫ XIV — СЯРЭДЗІНЕ XVI ст. (19 гадзін)

Княжанне Вітаўта. Намаганні Вітаўта па аднаўленні самастойнасці ВКЛ. Вялікае княства Літоўскае на вяршыні магутнасці. Спробы Вітаўта атрымаць каралеўскую карону.

«Вялікая вайна» і Грунвальдская бітва. Узмацненне крыжацкай небяспекі. Падрыхтоўка да расчучага адпору крыжакам. Грунвальдская бітва. Вынікі і гісторычнае значэнне бітвы. Торунскі мір.

Грамадзянская вайна 1432—1439 гг. Супярэчнасці паміж групоўкамі феадалаў у ВКЛ. Змаганне паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам. Бітва пад Вількамірам. Вынікі вайны. Усталіванне міру.

Змены ў дзяржаўным ладзе ВКЛ у XV — сярэдзіне XVI ст. Казімір Ягайлавіч і яго палітыка. Рада і сойм. Вышэйшая дзяржаўная пасады ў ВКЛ. Абмежаванне ўлады вялікага князя. Заканадаўства ВКЛ.

Унутрышлітвычнае становішча ВКЛ у першай палове XVI ст. Выступленне М. Глінскага: прычыны, мэты і вынікі. Кансалідацыя вярхоў грамадства ВКЛ. Жыгімонт I Стары.

Войска і вайсковая справа ў ВКЛ. Арганізацыя войска. Вайсковая служба. Узбраенне.

Знешнепалітычнае становішча ВКЛ у сярэдзіне XV — першай палове XVI ст. Страна ВКЛ першынства ў зборанні «рускіх» зямель. Адносіны з Вялікім княствам Маскоўскім. Абарона ад набегаў крымскіх татар.

Развіццё феадальнага грамадства. Саслоўі ў Вялікім княстве Літоўскім. Стан сельскай гаспадаркі. Землеўладанне і землекарыстанне. Павіннасці сялян. Этапы запрыгоньвання сялян.

Развіццё гарадоў. Насельніцтва гарадоў. Гарады і замкі на дзядзінцах. Магдэбургскае права. Гісторычная роля гарадоў.

Гаспадарчыя заняткі гараджан. Узрастанне значэння рамесніцкіх заняткаў. Гандаль.

Утварэнне беларускай народнасці. Асаблівасці фарміравання беларускага этнасу. Станаўленне старабеларускай мовы. Адметныя рысы беларусаў і іх саманазвы. Паходжанне назвы «Белая Русь».

Этнічныя меншасці ў ВКЛ. Шматэтнічны характар дзяржавы. Татары. Яўрэі. Прыход цыганоў.

Царква і рэлігія. Палітыка дзяржавы ў адносінах да цэркви. Становішча праваслаўнай царквы. Умацаванне пазіцыі каталіцтва. Рэлігійная талерантнасць у ВКЛ.

Культура ВКЛ у канцы XIV—XV ст. Асноўныя мастацкія стылі. Культавае і абарончае дойлідства. Жывапіс і скульптура. Літаратура.

Рэнесансавая культура ў ВКЛ у першай палове XVI ст. Рэнесанс і яго праявы ў культуры і паўсядзённым жыцці. Літаратура. Мікола Гусоўскі. Развіццё кнігадрукавання.

Францыск Скарына — усходнеславянскі і беларускі гуманіст і асьветнік. Жыццёвы шлях Ф. Скарыны. Погляды і выдаецкая дзейнасць Скарыны. Значэнне дзейнасці і поглядаў Ф. Скарыны.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: «Вялікая вайна», Грунвальдская бітва, Судзебнік Казіміра, рада, сойм, павятовы соймік, ваявода, кашталян, канцлер, вялікі гетман, земскі падскарбі, Статут Вялікага княства Літоўскага, пагоня, паспалітае рушэнне, харугва, саслоўе, феадал, чынш, фальварак, фальваркова-паншчынная сістэма, прыгон, мястэчка, магістрат, войт, цэх, этнас, народнасць, беларуская народнасць, рэлігійная талерантнасць.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ VII КЛАСА:

называць храналагічныя рамкі гістарычных падзей, з'яў; вызначаць паслядоўнасць, працягласць гістарычных падзей;

вызначаць месцазнаходжанне вывучаемых гістарычных аб'ектаў на гістарычнай карце;

вызначаць у гістарычных тэкстах структуру гістарычнага часу (эпоха, перыяд, стагоддзе, год);

апісваць гістарычныя падзеі, помнікі культуры;

параўноўваць гістарычныя падзеі па ўказанных крытэрыях;

раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;

абагульняць гістарычныя факты, фармуляваць на іх аснове выводы;

класіфікаваць і сістэматызаваць гістарычныя факты;

пераводзіць тэкставую інфармацыю ў знакава-сімвальную і наадварот;

раскрываць змест гістарычных паняццяў;

канкрэтызаваць гістарычныя паняцці.

VIII КЛАС

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НОВАГА ЧАСУ: XVI–XVIII стст.

(35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Асноўны змест і перыядызацыя гісторыі Новага часу. Характэрныя рысы ёўрапейскай цывілізацыі. Асаблівасці развіцця ўсходніх цывілізацый у Новы час.

Асноўныя паняцці: Новая гісторыя (гісторыя Новага часу), цывілізацыя, навуковая карціна свету, заходненеўрапейская цывілізацыя, усходнія цывілізацыі.

Р А З Д З Е Л І ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА (16 гадзін)

Т э м а 1. Ад Сярэдневякоўя да Новага часу (7 гадзін)

Эпоха Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Першае кругасветнае падарожжа Ф. Магелана. Еўрапейскія мараплаўцы і іх адкрыцці. Наступствы і значэнне Вялікіх геаграфічных адкрыццяў.

Умацаванне новай культуры ў эпоху Адраджэння. Гуманістычныя каштоўнасці эпохі Адраджэння. Адносіны гуманістаў да царквы і іх цікавасць да антычнасці. Мары гуманістаў аб усеагульным шчасці чалавечтва і першыя утопіі (Т. Мор, Т. Кампанела).

Фарміраванне навуковай карціны свету. Вялікія адкрыцці М. Коперніка, Дж. Бруна, Г. Галілея. Уклад І. Ньютона ў стварэнне новай карціны свету. Вучэнне В. Гарвея аб зараджэнні жыцця. Узнікненне ідэй аб праве чалавека на жыццё, свабоду і ўласнасць.

Культура эпохі Адраджэння. Гуманізм твораў М. де Сервантэса, В. Шэкспіра і Ф. Рабле. Творы народнай творчасці. Тытаны італьянскага Адраджэння: Леанарда да Вінчы, Мікеланджела Бунароці, Рафаэль Санці. Гуманістычныя ідэалы ў творчасці прадстаўнікоў Паўночнага Рэнесансу. І. Босх, П. Брэйгель Старэйшы, А. Дзюрэр.

Рэфармацыя ў Германіі. Каталіцкая царква і прычыны Рэфармацыі. Вучэнне М. Лютера. Сялянская вайна ў Германіі. Утварэнне лютеранскай царквы.

Рэфармацыя і рэлігійныя войны ў Еўропе. Распаўсюджанне Рэфармацыі ў Еўропе. Кальвінізм і англіканская царква. Варфаламеевская ноч у Францыі. Контррэфармацыя.

Рэвалюцыя ў Нідэрландах. Эканамічныя і рэлігійныя супярэчнасці з Іспаніяй. Іканаборскае паўстанне. Вызваленчая вайна супраць іспанскага панавання. Утрэхцкая унія. Нараджэнне незалежнай рэспублікі.

Тэма 2. Заходняя Еўропа ў XVII—XVIII стст. (9 гадзін)

Асноўныя рысы эканамічнага развіцця. Рост гарадоў і гандлю. Узнікненне і развіццё мануфактур. Капіталістычнае прадпрыемства. Пачатак новай стадыі прамысловага развіцця.

Паўсядзённае жыццё еўрапейцаў. Насельніцтва Еўропы. Ноўяя з'явы ў паўсядзённым жыцці. Еўрапейскі горад. Сялянская Еўропа.

Дзяржава ў XVII—XVIII стст. Формы дзяржаўнага кіравання. Сацыяльная апора дзяржавы. Карактэр і парламенты. Узмацненне і росквіт абсалютызму.

Еўрапейскія канфлікты і войны. Саперніцтва паміж еўрапейскімі дзяржавамі. Трыццацігадовая вайна (1618—1648). Вайна за іспанскую спадчыну (1701—1714). Сямігадовая вайна (1756—1763) і яе наступствы.

Англійская буржуазная рэвалюцыя XVII ст. Прывілей і пачатак рэвалюцыі. Грамадзянская вайна. Рэспубліка і пратэктарат Кромвеля. Рэстаўрацыя Сплюарты. Гісторычнае значэнне англійскай буржуазнай рэвалюцыі.

Эпоха Асветніцтва. Сутнасць Асветніцтва. Тэорыя натуральнага права. Ідэі грамадскага дагавору і падзелу ўлады. Найбуйнейшыя прадстаўнікі Асветніцтва. Асветніцкі абсалютызм.

Еўрапейская літаратура і мастацтва XVII—XVIII стст. Дасягненні літаратуры, жывапісу і музыкі. Д. Дэфо і Дж. Свіфт аб героях свайго часу. Ідэі Асветніцтва ў творах П. Бамаршэ, Ф. Шылера і І. В. Гётэ. Еўрапейскае грамадства на палотнах мастакоў. Вяршыня музычнага мастацтва: І. С. Бах, В. А. Моцарт.

Вялікая Французская рэвалюцыя XVIII ст. Прычыны і пачатак рэвалюцыі. Палітычныя пераўтварэнні. Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна і Канстытуцыя 1791 г. Звяржэнне манархіі і ўстанаўленне рэспублікі. Прыход да ўлады якабінцаў. М. Рабесп'ер. Падзенне якабінскай дыктатуры. Ад тэрмідора да ваенай дыктатуры Напалеона Банапарта. Гісторычнае значэнне Вялікай Французскай рэвалюцыі.

Асноўныя паняцці: Рэнесанс, Рэфармацыя, сялянская вайна, пратэстантызм, рэлігійная вайна, Контррэфармацыя, езуіты, мануфактура, наёмныя рабочыя, капиталізм, манаполія, буржуазія, першапачатковое накапленне капіталу, прымысловая рэвалюцыя, індустрыяльная цывілізацыя, абсолютызм, Англійская буржуазная рэвалюцыя, барока, класіцызм, Вялікая Французская рэвалюцыя, Асветніцтва, асветніцкі абсолютызм, рэвалюцыйная дыктатура, ваеннае дыктатура, Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна, якабінская дыктатура.

РАЗДЕЛ II АМЕРЫКА (3 гадзіны)

Англійскія калоніі ў Паўночнай Амерыцы. Першыя калоніі і іх жыхары. Лёс індзейскага насельніцтва. Гаспадарчае і палітычнае жыццё. Развіццё культуры. Амерыканскія асветнікі. Б. Франклін.

Вайна за незалежнасць і ўтварэнне Злучаных Штатаў Амерыкі. Рост супярэчнасцей паміж калоніямі і Англіяй. Пачатак вайны за незалежнасць. Дж. Вашынгтон. Дэкларацыя незалежнасці. Т. Джэферсан. Вынікі і значэнне вайны за незалежнасць. Канстытуцыя 1787 г.

Лацінская Амерыка. Эканамічнае жыццё еўрапейскіх калоній. Крэолы. Становішча карэннага насельніцтва. Чорныя нявольнікі. Каталіцкая царква. Культура каланіяльнага перыяду.

Асноўныя паняцці: калонія, гандаль рабамі, плантацыйная гаспадарка, фермерская гаспадарка, метраполія, экспансія, ёўропейская каланізацыя, Дэкларацыя незалежнасці, федэратыўная дзяржава, дыскрымінацыя, каланіяльная імперыя.

Урок абагульнення (1 гадзіна)

Р А З Д З Е Л III

РАСІЯ (7 гадзін)

Расійская дзяржава ў XVI ст. Завяршэнне аб'яднання рускіх зямель. Выбраная рада і рэформы 50-х гг. XVI ст. Лівонская вайна. Апрычніна. Цар Іван Грозны. «Масква — трэці Рым».

Расія ў пачатку XVII ст. «Смутны час». Праўленне Барыса Гадунова і перадумовы «смуты». Пачатак грамадзянскай вайны. Самазванцы. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай і Швецыі ў Расію. Апалчэнне К. Мініна і Дз. Пажарскага. Канец «смуты».

Пачатак праўлення Раманавых. Выбранне царом Міхаіла Фёдаравіча Раманава. Земскія саборы. Саборнае ўладжэнне 1649 г. і ўзмацненне прыгонніцтва. Цар Аляксей Міхайлавіч. Паўстанне пад кіраўніцтвам С. Разіна. Новыя рысы ў расійскай эканоміцы.

Эпоха Пятра Вялікага. Перадумовы рэформаў. Пачатак праўлення Пятра I. Паўночная вайна (1700—1721). Ваенна-еканамічныя пераўтварэнні. Рэформы ў кіраванні дзяржавай. Асоба Пятра I.

Праўленне Кацярыны II. Дварцовыя перавароты ў Расіі і прыход да ўлады Кацярыны II. Умацаванне феадальнага землеўладання. Маніфест аб вольнасці дваранства. Паўстанне пад кіраўніцтвам Е. Пугачова. Знешняя палітыка Кацярыны II. Палітыка асветніцтва абсалютызму.

Развіццё расійскай культуры ў XVI—XVIII стст. Фальклор і літаратура. Асветніцтва. Архітэктура. Тэатр. Выяўленчае мастацтва. Перамены ў побыце.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Выбраная рада, Земскі сабор, апрычніна, «Смутны час», сялянскае паўстанне, інтэрвенцыя, Саборнае ўладжэнне, абсалютызм, рэформа, Сенат, Сінод, калегіі, дварцовыя перавароты, Маніфест аб вольнасці дваранства.

Р А З Д З Е Л ІV
КРАІНЫ АЗІІ І АФРЫКІ (5 гадзін)

Японія. Аб'яднанне Японіі пад уладай Такугавы. Самураі і сяляне. Адносіны з еўрапейцамі і палітыка самаізалацыі. Культура.

Кітай. Заваяванне Кітая маньчжурамі. Грамадскі і дзяржаўны лад Цынскай імперыі. Абмежаванне контактаў з еўрапейцамі. Развіццё культуры.

Індыя. Утварэнне імперыі Вялікіх Маголаў. Праўленне Акбара. Барацьба еўрапейскіх дзяржаў за панаванне ў Індыі. Культура Індыі магольскага перыяду.

Асманская імперыя. Заваяванні туркаў-асманаў. «Залаты век» Асманскай імперыі. Роля ісламу. Адносіны да Еўропы і еўрапейцаў. Крызісныя з'явы ў Асманской імперыі ў XVIII ст. Славянскія краіны пад уладай Асманаў.

Афрыка. Грамадскі і дзяржаўны лад афрыканскіх народаў. Пранікненне еўрапейцаў. Гандаль рабамі і яго наступствы. Культура афрыканскіх народаў.

Асноўныя паняцці: сёгунат, самаізалацыя, гандлёвая факторыя, імперыя Вялікіх Маголаў.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

**ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ:
ДРУГАЯ ПАЛОВА XVI—XVIII ст.**

(35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)

Р А З Д З Е Л І
БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.
(13 гадзін)

Лівонская вайна. Прыйчыны і пачатак. Поспехі войска Рэйсійскай дзяржавы. Страты Полацка. Ваенныя дзеянні ў 1579—1581 гг. Заключэнне і ўмовы Ям-Запольскага перамір'я (1582).

Утварэнне Рэчы Паспалітай. Перадумовы аб'яднання Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінскі сейм. Спрэчкі аб умовах уніі. Уключэнне часткі зямель ВКЛ у склад Каралеўства Польскага. Акт 1 ліпеня 1569 г. Умовы аб'яднання Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага.

Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Найвышэйшыя органы дзяржаўной улады. Сейм Рэчы Паспалітай. Кароль Рэчы Паспалітай. «Залатыя вольнасці» шляхты. Фарміраванне адзінага шляхецкага саслоўя ў Рэчы Паспалітай.

Палітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага ў апошній трэці XVI — пачатку XVII ст. Рэакцыя ВКЛ на вынікі уніі з Польшчай. Захаванне агульнадзяржаўных соймаў ВКЛ. Стварэнне Галоўнага Трыбунала ВКЛ. Распрацоўка і прыняцце III Статута ВКЛ 1588 г. і яго значэнне.

Знешнепалітычнае становішча Рэчы Паспалітай у першай палове XVII ст. Барацьба са Швецыяй: вайна 1600—1629 гг. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Расійскую дзяржаву. Дэўлінскае перамір'е (1618). «Смаленская» вайна. Паляноўскі мір (1634).

Сельская гаспадарка ў другой палове XVI — першай палове XVII ст. Заняткі сялян. Уплыў гаспадарчых працэсаў у краінах Заходній Еўропы на эканоміку ВКЛ. Станаўленне фальварковая-паншчыннай сістэмы гаспадарання. «Валочная памера» 1557 г. Феадальныя павіннасці і дзяржаўныя падаткі сялян. Сацыяльныя супяречнасці і канфлікты ў вёсцы.

Гарадское жыццё ў другой палове XVI — першай палове XVII ст. Колькасны рост гарадскіх пасяленняў. Гарадское разміство. Цэхі. Купецкія карпарацыі. Унутраны і знешні гандаль. Сацыяльныя канфлікты ў гарадах.

Рэфармацыя ў Беларусі. Перадумовы рэфармацыйнага руху. Пашырэнне Рэфармацыі ў Беларусі. Асноўныя кірункі рэфармацыйнага руху на Беларусі. Кальвінізм. Арыянства. Дзеячы Рэфармацыі (Мікалай Радзівіл Чорны, С. Будны, В. Цяпінскі). Вынікі і значэнне рэфармацыйнага руху.

Контррэфармацыя ў Беларусі. Асноўныя кірункі Контррэфармацыі. Пачатак і пашырэнне дзейнасці ордэна езуітаў на тэрыторыі Беларусі. П. Скарга. Вынікі Контррэфармацыі ў Беларусі.

Берасцейская царкоўная унія. Перадумовы заключэння. Падрыхтоўка. Берасцейскі царкоўны сабор 1596 г. і яго значэнне. Гвалтоўнае насаджэнне уніяцкай царквы ў канцы XVI — пачатку XVII ст. Уніяцкая дзеячы (І. Кунцэвіч). Паширэнне уніяцтва сярод сельскага насельніцтва і гарадскіх нізоў.

Паширэнне ўплыву Адраджэння на беларускія землі. Кнігадрукаванне. Літаратура рэлігійная і свецкая. Грамадска-палітычная і філасофская думка. Выяўленчае мастацтва. Дойлідства.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Рэч Паспалітая, аграрная рэформа, шляхецкая вольнасці, федэрцыя, сенат, «пасольская ізба», арыянства, «Пакта канвента», «Генрыкавы артыкулы», ліберум вета, фальварак, валока, новалацінская паэзія, кальвінізм, клерыкалізацыя, уніяцтва, Галоўны Трыбунал ВКЛ.

РАЗДЕЛ II

БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII ст. (11 гадзін)

Казацка-сялянская вайна 1648—1651 гг. на беларускіх землях. Прыйчыны вайны і сувязь з паўстаннем пад кіраўніцтвам Б. Хмальніцкага ва Украіне. Казацкая «загоны» ў Беларусі. Баявыя дзеянні казацка-сялянскіх атрадаў супраць шляхецкага войска на поўдні Беларусі. Бітва пад Лоевам. Вынікі і наступствы казацка-сялянскай вайны.

Вайна Расіі і Рэчы Паспалітай у 1654—1667 гг. Прыйчыны вайны і судносіны сіл. Пачатак баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі. Палітыка цара Аляксея Міхайлавіча. Кейданская унія 1655 г. Баявыя дзеянні ў першай палове 1660-х гг. Віленскае перамір'е. Вызваленне тэрыторыі Беларусі. Андросаўскае перамір'е.

Беларусь у Паўночнай вайне. Афармленне Паўночнага саюза. Прэабражэнскі дагавор. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Раскол шляхты. Бітва каля вёскі Лясная. Бедствы насельніцтва Беларусі. Вынікі і наступствы вайны.

Барацьба магнацкіх груповак. Паширэнне шляхецкай анархіі. Канфлікты паміж магнацкімі родамі. Вайна 1696—1700 гг.

Стварэнне шляхецкіх канфедэрацый прыхільнікаў Аўгуста II і Станіслава Ляшчынскага ў гады другой Паўночнай вайны. Сейм 1717 г. і яго значэнне. Вайна 1733—1739 гг.

Беларуская вёска ў другой палове XVII — першай палове XVIII ст. Заняпад вёскі ў час ваеннага ліхалецця другой паловы XVII — пачатку XVIII ст. Шляхі нармалізацыі гаспадарчага жыцця. Аднаўленне сялянскай гаспадаркі. Рост прыгонніцкай эксплуатацыі сялян. Павіннасці і паборы. Юрыдычнае становішча сялянства.

Сялянскі рух. Супраціўленне сялян узмацненню феадальнага прыгнёту. Формы антыфеадальнай барацьбы. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам В. Вашчылы ў Крычаўскім старстве. Паўстанне на Каменшчыне.

Гарады Беларусі ў другой палове XVII — першай палове XVIII ст. Заняпад гарадскога жыцця ў час ваеннага ліхалецця і яго паступовае аднаўленне. Гарады ў першай палове XVIII ст. Гандаль у першай палове XVIII ст. Першыя кірмашы. З'яўленне мануфактурнай вытворчасці.

Адукацыя і навука. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры. Забарона на ўжыванне беларускай мовы ў справаводстве. Праваслаўная брацтвы і іх дзеяцельнасць. Сістэма адукацыі (каталіцкія, пратэстанцкія, праваслаўныя, уніяцкія школы). Віленская акадэмія. Навука: А. Дубовіч, К. Семяновіч, І. Капіевіч.

Літаратура і грамадска-палітычная думка. Мясцовая летапісанне. Мемуарыстыка. Палітычнае сатыра. Барока ў літаратуры: М. Сарбейскі. Творчасць Сімёона Полацкага. Грамадска-палітычнае думка: К. Лышчынскі.

Архітэктура і мастацтва. Барока ў архітэктуры Беларусі. Віленскае барока. Партрэтны жанр. «Сармацкі партрэт». І. Шрэтар. Батлейка. Школьны тэатр. Царкоўная музыка. «Полацкі спытак». Арганная музыка. Капэлы.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: казакі, шляхецкая канфедэрацыя, «нямы» сейм, эканомія, калегіум, дыярыш, сілабічная паэзія, віленскае барока, кірмаш.

Р А З Д З Е Л III
БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVIII ст. (9 гадзін)

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. С. Панятоўскі — апошні кароль Рэчы Паспалітай. Умяшальніцтва суседніх дзяржаў ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай. Дысідэнцкае пытанне. Барацьба з Барской канфедэрацыяй. Першы падзел Рэчы Паспалітай.

Спрабы рэформавання Рэчы Паспалітай. «Чатырохгадовы сейм» (1788—1792) і яго значэнне. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Таргавіцкая канфедэрацыя. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

Паўстанне 1794 г. і яго падзеі ў Беларусі. Канец Рэчы Паспалітай. Падрыхтоўка, пачатак і мэты паўстання. Т. Касцюшка. Ход паўстання. Я. Ясінскі, М. Клеафас Агінскі. Паражэнне паўстання. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.

Эканамічная стабілізацыя ў другой палове XVIII ст. Феадальная гаспадарка. Спрабы эканамічных рэформаў у другой палове 60-х гг. XVIII ст. Аграрная рэформа А. Тызенгаўза (1765). Стан гарадоў. Магнацкае прадпрымальніцтва: І. Храптовіч, М. Казімір Радзівіл.

Адукацыя і навука. Асаблівасці Асветніцтва ў Беларусі. Рэформа школ ордэна піяраў. Стварэнне і дзейнасць Адукацыйнай камісіі. Арганізацыя першых прафесійных навучальных устаноў. Развіццё навукі: К. Нарбут, М. Карповіч, А. Нарушэвіч, М. Пачобут-Адляніцкі.

Літаратура і мастацтва. Усталяванне польскай пісьмовай традыцыі ў літаратуры. Інтэрмедыі К. Марашэўскага і М. Цяцерскага. Друк. «Газета Гродзенска». Палацаўа-замкавае будаўніцтва. Прыйгонны тэатр. Выяўленчае мастацтва. Віленская мастацкая школа: Ф. Смуглевіч, Я. Рустэм. Музычнае мастацтва. Прыйгонныя капэлы і аркестры.

Народная культура. Асаблівасці развіцця народнай культуры. Побыт сялян і мяшчан. Светапогляд і абрааднасць жыхароў вёскі і горада. Фальклор.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: касінеры, прыйгонны тэатр, класіцызм, другі «нямы» сейм, фізіякраты, «вайна фрака і жупана», ды-

сідэнты, «кардынальныя правы», «Вялікі» сейм, «віленскія якабінцы», Адукацыйная камісія, Асветніцтва.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ VIII КЛАСА

называць храналагічныя рамкі гістарычных падзеяў, з'яў, вызначаць у іх асобныя этапы і перыяды;

вызначаць паслядоўнасць, працягласць і сінхроннасць гістарычных падзеяў, з'яў;

вызначаць у гістарычных тэкстах структуру гістарычнага часу (эпоха, перыяд, стагоддзе, год);

вызначаць месцазнаходжанне вывучаемых гістарычных аб'ектаў, выяўляць змяненні на гістарычнай карце;

характарызаць гістарычныя падзеі і дзейнасць гістарычных асob;

параўноўваць гістарычныя падзеі, з'явы па ўказанных крытэрыях;

раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;

абагульняць гістарычныя факты, фармуляваць на іх аснове выводы;

класіфікаваць і сістэматызаваць гістарычныя факты і паняцці;

пераводзіць тэкставую інфармацыю ў знакава-сімвальную і наадварот;

раскрываць змест гістарычных паняццяў;

канкрэтызаваць гістарычныя паняцці.

IX КЛАС

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НОВАГА ЧАСУ: XIX – ПАЧАТАК XX ст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Народы свету і цывілізацыі ў XIX — пачатку XX ст. Агульная харктарыстыка другога перыяду Новага часу. Рост насельніцтва. Стварэнне індустрыйяльнай цывілізацыі. Каланіяльны падзел свету.

Асноўныя памяці: індустрыйяльная цывілізацыя, мадэрнізацыя.

**РАЗДЕЛ I
ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА (10 гадзін)**

Заходняя Еўропа ў пачатку XIX ст. Устанаўленне дыктатуры Напалеона Банапарта ў Францыі. Напалеонаўскія вайны. Венскі кангрэс і стварэнне Свяшчэннага саюза.

Асноўныя рысы эканамічнага развіцця. Прамысловая рэвалюцыя і яе наступствы. Тэхнічны прагрэс у прамысловасці і земляробстве. Рост гарадоў. Змены ў сацыяльнай структуры еўрапейскага грамадства. Пераход ад свабоднай канкурэнцыі да манаполіі.

Англія ў XIX — пачатку XX ст. Эканамічнае развіццё. Дзяржаўны лад. Унутраная і знешняя палітыка лібералаў і кансерватараў. Рабочы рух. Чартызм і трэд-юніанізм. Утварэнне лейбарысцкай партыі.

Францыя ў XIX — пачатку XX ст. Эканамічнае і палітычнае развіццё. Рэвалюцыйныя падзеі: ад Ліпеньскай рэвалюцыі 1830 г. да рэвалюцыі 4 верасня 1871 г. Трэцяя рэспубліка ў 1871—1918 гг. Знешняя палітыка. Рабочы і сацыялістычны рух.

Еўрапейскія рэвалюцыі 1848—1849 гг. і іх вынікі. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей. Лібералізм і рэвалюцыя. Перамогі, паражэнні і вынікі рэвалюцыі у Германіі, Італіі і Аўстрыйскай імперыі.

Германія ў другой палове XIX — пачатку XX ст. Аб'яднанне Германіі і абвяшчэнне Германскай імперыі. Эканамічнае развіццё. Палітычны лад. Унутраная і знежняя палітыка.

Міжнародны рабочы і сацыялістычны рух у другой палове XIX — пачатку XX ст. Узнікненне марксізму. I і II Інтэрнацыяналы. Плыні ў рабочым і сацыялістычным руху. Заваяванні рабочага класа.

Адукацыя, навука і тэхніка. Развіццё адукацыі і навукі. Фарміраванне новай карціны свету. Пераварот у тэхніцы. Машынабудаванне і транспарт. Сродкі сувязі. Кінематограф. Сувязь навукі з практыкай і змяненні ў ладзе жыцця людзей.

Мастацкая літаратура. Рамантызм. Лідэр французскага рамантызму В. Гюго. Англійскія паэты-рамантыкі (Дж. Г. Байран, П. Б. Шэлі). В. Скот. Нямецкі рамантызм (Э. Т. А. Гофман, Г. Гейнэ). Рэалізм. Стэндаль, А. дэ Бальзак, Ч. Дзікенс. Дэкаданс. Творчасць французскіх паэтаў другой паловы XIX ст. (Ш. Бадлер, А. Рэмбо, П. Верлен, Г. Апалінэр). Р. Кіплінг.

Жывапіс, музыка, архітэктура. Рамантызм і рэалізм у жывапісе. Ф. Гоя, Э. Дэлакруа, Г. Курбэ і Ж. Міле. Імпрэсіянізм і постімпрэсіянізм. А. Рэнуар, К. Манэ, Э. Дэга, В. Ван Гог, П. Сезан, П. Гаген. Сімвалізм. А. Радэн. Музыка. Архітэктура.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: індустрыялізацыя, прамысловая рэвалюцыя, капіталістычныя эканамічныя адносіны, «венская сістэма», пралетарыят, мілітарызыцыя эканомікі, манапалістычны капіталізм (імперыялізм), канстытуцыйная (парламенцкая) манархія, буржуазная дэмакратыя, палітычная партыя, чартызм, буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя, рэвалюцыя 4 верасня 1870 г., Трэцяя рэспубліка, Парыжская Камуна, лібералізм, кансерватызм, сацыял-дэмакратызм, марксізм, нацыяналізм, нацыя, класы грамадскія, эксплуатацыя, Міжнароднае таварыства рабочых (Інтэрнацыянал), навуковая карціна свету, рамантызм, рэалізм, імпрэсіянізм, сімвалізм, неакласіцызм, мадэрн.

РАЗДЕЛ II
КРАІНЫ ПАУНОЧНАЙ І ПАЎДНЁВАЙ АМЕРЫКІ (4 гадзіны)

ЗША ў першай палове XIX ст. Рост насельніцтва і пашырэнне тэрыторыі ЗША. Заваяванне «дзікага» Захаду. Поўнач і Поўдзень — два шляхі развіцця. Фермерская гаспадарка. Рух за адмену рабства.

Пераўтварэнне ЗША ў сусветную дзяржаву. Грамадзянская вайна (1861—1865) і яе вынікі. Эканамічнае і палітычнае развіццё ЗША пасля грамадзянскай вайны. Знешняя палітыка ЗША.

Амерыканская літаратура і мастацтва. Амерыканскі рамантызм і яго асаблівасці. Г. Лангфела і Ф. Купер. Амерыканскі рэалізм (Г. Бічэр-Стоў, М. Твэн, Б. Гарт, Дж. Лондан, Т. Драйзер). Жывапіс. Архітэктура.

Лацінская Амерыка. Вайна за незалежнасць іспанскіх калоній (1810—1826). Эканамічнае і палітычнае развіццё самастойных лацінаамерыканскіх рэспублік. Рэвалюцыя ў Мексіцы (1910—1917). Развіццё лацінаамерыканскай культуры.

Асноўныя памяці: фермерская гаспадарка, абаліцыянізм, канфедэратацыя, рэзервацыя, нацыянальная культура.

РАЗДЕЛ III
РАСІЙСКАЯ ДЗЯРЖАВА І СЛАВЯНСКІЯ КРАІНЫ (9 гадзін)

Расія ў першай палове XIX ст. Грамадства і дзяржаўны лад. Аляксандр I. Айчынная вайна 1812 г. Дваранскія рэвалюцыянеры. Самадзяржаўе Мікалая I. Грамадскі рух 1830—1840-х гг. Знешняя палітыка. Крымская вайна і яе вынікі.

Навука і культура ў першай палове XIX ст. Навука і асьвета. Літаратура. Архітэктура і скульптура. Выяўленчае мастацтва. Тэатр і музыка.

Унутраная і знешняя палітыка Расіі ў другой палове XIX ст. Праўленне Аляксандра II. Адмена прыгоннага права. Рэформы мясцовага самакіравання. Судовая, цэнзурная, школьнага, ваеннае рэформы. Вынікі і гісторычнае значэнне рэформаў. Асноўныя напрамкі знешній палітыкі.

Рэвалюцыйны рух і палітыка царызму. Рэвалюцыйнае народніцтва. Аляксандр III і контррэформы. Пачатак рабочага і марксісцкага руху. Узнікненне расійскай сацыял-дэмакратыі.

Расія на мяжы стагоддзяў. Развіццё эканомікі ў канцы XIX — пачатку XX ст. Прамысловасць і сельская гаспадарка. Змены ў сацыяльной структуры грамадства. Мікалай II. Знешняя палітыка Расіі. Руска-японская вайна і яе вынікі.

Расія ў гады рэвалюцыйных падзеяў (1905—1917). Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і яе вынікі. Дзяржаўная дума. Першая сусветная вайна і крызіс расійскай манархii. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Падзенне самадзяржаўя. Расія напярэдадні Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.

Руская культура ў другой палове XIX — пачатку XX ст. Развіццё навукі і асветы. Літаратура. Музыка. Жывапіс. «Сярэбраны век» рускай культуры і яе сусветнае прызнанне.

Барацьба славянскіх народаў за нацыянальную незалежнасць у XIX — пачатку XX ст. Славянскія землі ў складзе Пруссіі, Аўстрыі, Расіі і Асманскай імперыі. Адраджэнне славянскіх нацыянальных культур. Складванне нацыянальной са- масвядомасці. Руска-турэцкая войны і іх вынікі. Нацыянальна- вызваленчы рух заходніх славян.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Айчынная вайна 1812 г., дзекабрысты, народніцтва, самадзяржаўе, заходнікі, славянафілы, разначынцы, буржуазныя рэформы, рэвалюцыйныя дэмакраты, перадзвіжнікі, крызіс феадалізму, земства, Дзяржаўная дума, нацыянальна-вызваленчы рух, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя, Кастрычніцкая рэвалюцыя.

РАЗДЕЛ IV

КРАІНЫ АЗІІ І АФРЫКІ (6 гадзін)

Японія. Рэвалюцыя 1868 г. і крызіс сёгуната Такугавы. Рэформы і канстытуцыя. Змены ў ладзе жыцця японскага грамадства. Рост нацыяналізму. Знешнепалітычная экспансія і яе вынікі. Культура.

Кітай. Першая «опіумная» вайна. Абвастрэнне сацыяльных супяречнасцей. Паўстанне тайпінаў (1850—1864). Другая «опі-

умная» вайна. Рэфарматарскі рух. Паўстанне іхэтуаней. Сунь Ятсен. Сінхайская рэвалюцыя 1911—1912 гг. Звяржэнне манархіі ў Кітаі і абвяшчэнне Кітайскай рэспублікі. Культура.

Індыя. Індыя — англійская калонія. Антыкаланіяльнае паўстанне 1857—1859 гг. Індыйскі нацыянальны кангрэс. Уздым нацыянальна-вызваленчага руху ў пачатку XX ст. Культура.

Мусульманскі свет. Пранікненне еўрапейскіх дзяржаў у мусульманскія краіны. Англа-афганскія вайны. Нацыянальна-вызваленчы рух, рэформы і рэвалюцыі. Новае ў культуры і ладзе жыцця мусульманскіх краін.

Тэрытарыяльны падзел Афрыкі ў XIX ст. Барацьба еўрапейскіх дзяржаў за падзел Афрыкі. Берлінская канферэнцыя (1884—1885) і «вялікае афрыканскае паляванне». Барацьба Эфіопіі супраць еўрапейскай каланізацыі. Англа-бурская вайна.

Асноўныя паняцці: каланіялізм, «опіумная» вайна, паўстанне тайпінаў, паўстанне іхэтуаней, суньятсенізм, антыкаланіяльны рух, рынак збыту, пратэктарат, дамініён, Індыйскі нацыянальны кангрэс.

РАЗДЕЛ V ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА (2 гадзіны)

Пачатак Першай сусветнай вайны. Абвастранне міжнародных супярэчнасцей і наспяванне вайны ў Еўропе. Утварэнне Траістага саюза і Антанты. Пачатак Першай сусветнай вайны. Планы Германіі. Ход ваеных дзеянняў у 1915—1916 гг.

Галоўныя палітычныя падзеі і ход ваеных дзеянняў у 1917—1918 гг. Наспяванне палітычнага крызісу ў ваюючых краінах. Уступленне ў вайну ЗША. Ход ваеных дзеянняў у 1917 г. Заключны перыяд вайны. Асноўныя вынікі Першай сусветнай вайны.

Асноўныя паняцці: Першая сусветная вайна, Траісты саюз, Антанта, палітычны крызіс, Камп'енская перамір'е.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ: КАНЕЦ XVIII — ПАЧАТАК XX ст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

**РАЗДЕЛ I
БЕЛАРУСЬ НА ЗЫХОДЗЕ ФЕАДАЛІЗМУ:
КАНЕЦ XVIII — СЯРЭДЗІНА XIX ст. (12 гадзін)**

Становішча беларускіх зямель у канцы XVIII — сярэдзіне XIX ст. Пачатак новага перыяду ў гісторыі Беларусі. Грамадска-палітычна сітуацыя. Сацыяльна-эканамічныя працэсы. Асаблівасці канфесійнага становішча і развіцця культуры.

Палітыка расійскага ўрада ў канцы XVIII — пачатку XIX ст. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Саслоўная палітыка расійскага ўрада. Эканамічныя змены. Падаткі і павіннасці. Абмежавальныя законы ў адносінах да яўрэяў. Ваенныя пасяленні.

Беларусь у перыяд Айчыннай вайны 1812 г. Баявыя дзеянні летам 1812 г. Становішча насельніцтва Беларусі ў час вайны. Палітыка акупацыйных французскіх улад. Выгнанне напалеонаўскай арміі. Вынікі вайны для Беларусі.

Грамадска-палітычны рух у першай трэці XIX ст. Стварэнне і дзейнасць тайных арганізацый у Беларусі: філаматы і філарэты, дзекабрысты, «Таварыства ваенных сяброў». Прывчыны, ход і вынікі паўстання 1830—1831 гг. на беларускіх землях.

Змены ва ўрадавай палітыцы ў Беларусі ў 1830—1840-я гг. Палітыка расійскага ўрада ў беларускіх губернях пасля паўстання 1830—1831 гг. Дэмакратызацыя грамадскага руху. Уплыў рэвалюцыйных падзеяў 1848—1849 гг. у Еўропе на грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі.

Канфесійныя адносіны ў канцы XVIII — першай палове XIX ст. Становішча канфесій Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыі. Першыя спробы пераводу уніятаў у праваслаўе. Выгнанне езуітаў і абмежаванне ўплыву каталіцкай царквы. Ліквідацыя уніяцкай царквы.

Сельская гаспадарка і становішча сялян у першай палове XIX ст. Новыя з'явы ў гаспадарчым жыцці вёскі. Сацыяльна-прававое становішча сялян. Формы і нормы павіннасцей.

Рэформы ў сельскай гаспадарцы ў першай палове XIX ст. Нарастанне сялянскіх выступленняў, іх антыпрыгонніцкі характар. Рэформа П. Кісялёва ў дзяржаўнай вёсцы. Спрабы ўрэгулювання павіннасцей памешчыцкіх сялян.

Прамысловасць, гандаль, гарады і мястэчкі Беларусі ў першай палове XIX ст. Формы прамысловай вытворчасці і пачатак прамысловага перавароту. Пашырэнне наёмнай працы. Развіццё шляхоў зносін і гандлю. Роля кірмашоў. Склад насельніцтва гарадоў, знешні выгляд гарадоў.

Адукацыя і навука ў першай палове XIX ст. Змены ў сістэме адукацыі. Тыпы школ. Вышэйшая навучальная ўстановы. Станаўленне навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ. П. Шпілеўскі, Я. Чачот, К. і Я. Тышкевічы.

Літаратура і мастацтва ў першай палове XIX ст. Станаўленне беларускай літаратурнай мовы. Літаратура. Польска-беларускія культурныя дзеячы: Я. Баршчэўскі, У. Сыракомля. В. Дунін-Марцінкевіч. П. Багрым. Жывапіс: І. Аляшкевіч, І. Хруцкі, В. Ваньковіч. Тэатр і музыка: С. Манюшка, А. Абрамовіч. Архітэктура.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: аўтаномія, план Агінскага, філаматы, філарэты, шляхецкае паўстанне, «разбор» шляхты, мяжва яўрэйскай аселасці, Полацкі царкоўны сабор, сялянская абшчына, фальваркова-паншчынная сістэма, рэформа П. Кісялёва, інвентарная рэформа, беларусазнаўства, ланкастэрская школа.

РАЗДЕЛ II

УСТАЛЯВАННЕ КАПІТАЛІЗМУ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ:

ДРУГАЯ ПАЛОВА XIX — ПАЧАТАК XX ст. (21 гадзіна)

Становішча Беларусі ў другой палове XIX — пачатку XX ст. Асаблівасці пераходу ад феадальнага да буржуазнага грамадства на беларускіх землях. Шляхі фарміравання буржуазнага грамадства. Нацыянальнае пытанне і самасвядомасць беларусаў.

Адмена прыгоннага права. Маніфест і Палажэнні 19 лютага 1861 г., парадак іх прымялення ў Беларусі. Рэформаванне дзяржаўнай вёскі. Рэакцыя сялянства. Вынікі і значэнне ажыццяўлення рэформы 1861 г.

Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. Прычыны і харектар паўстання. «Чырвоныя» і «белыя». Праграма К. Каліноўскага. «Мужыцкая праўда». Пачатак і ход паўстання, яго падаўленне. «Лісты з-пад шыбеніцы» К. Каліноўскага. Уплыў паўстання 1863—1864 гг. на ўмовы вызвалення сялян беларускіх губерняў ад прыгонніцтва.

Урадавая палітыка ў Беларусі ў апошній трэці XIX ст. Сітуацыя ў беларускіх губернях пасля паўстання 1863—1864 гг. Асаблівасці правядзення буржуазных рэформаў у Беларусі. Палітыка расійскага ўрада па нацыянальна-рэлігійным пытанні. Заходнерусізм.

Развіццё капіталістычных адносін у вёсцы пасля адмены прыгоннага права. Рост буржуазнага землеўладання і асаблівасці гэтага працэсу ў Беларусі. Переход да прадпрымальніцкай гаспадаркі. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Уплыў феадальных перажыткаў.

Прамысловое развіццё і стан гарадоў у 1860-я гг. — пачатку XX ст. Станаўленне фабрычнай вытворчасці. Спецыялізацыя прамысловасці. Асаблівасці прамысловай рэвалюцыі ў Беларусі. Рост гарадоў. Змены ў складзе гарадскога насельніцтва. Гарадская рэформа.

Развіццё гандлю, фінансаў, транспарту ў 1860-я гг. — пачатку XX ст. Шляхі зносін і сродкі сувязі. Будаўніцтва чыгунак. Паўнамоцтвы ўнутранага рынку. Развіццё гандлю. Станаўленне банкаў.

Сялянскі і рабочы рух у другой палове XIX ст. Становішча сялян. Формы і харектар сялянскай барацьбы. Перасяленчы рух на свабодныя землі. Становішча рабочых. Уздым рабочага руху. Першыя палітычныя выступленні рабочых.

Фарміраванне палітычных партый і рухаў. Рэвалюцыйныя народнікі. Група «Гоман». Агульнарасійскія сацыял-дэмакратычныя арганізацыі ў Беларусі. Утварэнне і праграмныя патрабаванні Беларускай сацыялістычнай грамады.

Першая расійская рэвалюцыя і падзеі 1905 г. у Беларусі. Прычыны, пачатак і ход рэвалюцыі. Выступленні рабочых і

сялян. Дзейнасць палітычных партый і рухаў. Маніфест 17 кастрычніка і яго вынікі для Беларусі.

Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ў 1906—1914 гг. Дэпутаты ад заходніх губерняў у Дзяржаўнай думе. Беларускі нацыянальны рух. Палітыка самадзяржаўя пасля паражэння рэвалюцыі 1905—1907 гг.

Сталыпінскія рэформы і іх ажыццяўленне ў Беларусі. Прычыны і мэты аграрнай рэформы. Разбурэнне сялянскай абшчыны. Распаўсюджанне хутарской сістэмы землекарыстання. Перасяленне сялян у азіяцкую частку Расіі. Увядзенне земстваў. Вынікі і значэнне рэформаў для Беларусі.

Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях. Пачатак вайны. Настроі ў грамадстве. Акупация заходніх часткі Беларусі. Палітыка нямецкіх улад. Становішча насельніцтва Заходніх Беларусі. Беларускі нацыянальны рух.

Наспяванне крызісу ў грамадстве. Падзеі **Лютайскай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі.** Ваеннае становішча ва ўсходніх частцах Беларусі. Бежанства. Заняпад сельскай гаспадаркі. Мілітарызацыя прамысловасці. Пачатак рэвалюцыі. Звяржэнне самадзяржаўя. Фарміраванне Саветаў і буржуазных органаў улады. Дзейнасць палітычных партый і арганізацый.

Абвастранне палітычнай сітуацыі ў Беларусі вясной—летам 1917 г. Нарастанне супярэчнасцей у грамадстве. Беларускі нацыянальны рух. Карнілаўскі мяцеж.

Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі. Этнічная тэрыторыя. Нацыянальны і сацыяльны склад насельніцтва Беларусі. Агульнасць гаспадарчага жыцця. Развіццё беларускай літаратурнай мовы. Нацыянальная самасвядомасць. Роля газеты «Наша ніва» ў развіцці культуры Беларусі.

Адукацыя і навука ў 60-я гг. XIX — пачатку XX ст. Пачатковая і сярэдняя адукацыя. Школьная рэформа. Навуковае вывучэнне этнографіі і мовы беларускага народа. П. Шэйн, І. Насовіч. Гістарычныя даследаванні. Я. Карскі, М. Доўнар-Запольскі, В. Ластоўскі.

Беларуская літаратура і тэатр у 60-я гг. XIX — пачатку XX ст. Развіццё беларускай літаратуры. Напрамкі творчасці Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, Цёткі, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча. Станаўленне беларускага прафесійнага тэатра. І. Буйніцкі.

Жывапіс і архітэктура ў Беларусі ў 60-я гг. XIX — пачатку XX ст. Жывапіс: К. Альхімовіч, Н. Орда, Н. Сілівановіч, А. Гараўскі, В. Бялыніцкі-Біруля, Ю. Пэн. Развіццё архітэктурны і горадабудаўніцтва.

Урок абагульнення

Наш край

Асноўныя паняцці: часоваабавязаныя сяляне, цераспалосіца, адпрацоўкі, маёмыны цэнз, водруб, хутар, земствы, «Курлаўскі расстрэл», кааліцыйны камітэт, аўтанамісты, «Свянцянскі прарыў», заходнерусізм, «тутэйшыя», царкоўна-прыходская школа, настайніцкая семінарыя, нацыянальнае пытанне, нацыянальная самасвядомасць, беларуская нацыянальная ідэя.

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ IX КЛАСА:

называць храналагічныя рамкі гістарычных падзеяў, з'яў, працэсаў, вызначаць у іх асобныя этапы і перыяды;

вызначаць паслядоўнасць, працягласць гістарычных падзеяў, з'яў, працэсаў;

вызначаць у гістарычных тэкстах структуру гістарычнага часу (эпоха, перыяд, стагоддзе, год);

вызначаць месцазнаходжанне вывучаемых гістарычных аб'ектаў, выяўляць змененні на гістарычнай карце;

характарызаваць гістарычныя падзеі, дзейнасць гістарычных асоб;

характарызаваць палітычнае становішча краін;

параўноўваць гістарычныя падзеі, з'явы па ўказанных крытэрыях;

раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі, з'явамі, працэсамі;

абагульняць гістарычныя факты, фармуляваць на іх аснове выводы;

класіфікаваць і сістэматызаваць гістарычныя факты і паняцці;

пераводзіць тэкставую інфармацыю ў знакава-сімвальную і наадварот;

раскрываць значэнне гістарычных паняццяў;

канкрэтызаваць гістарычныя паняцці.

Х КЛАС

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НАВЕЙШАГА ЧАСУ: 1918—1945 гг.

(35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)

Уводзіны (1 гадзіна)

Паняцце «навейшая гісторыя» і яе перыядызацыя. Асноўныя тэндэнцыі сусветна-гістарычнага развіцця ў 1918—1945 гг. Уплыў Першай сусветнай вайны і Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. на ход сусветнай гісторыі.

Асноўныя паняцці: Навейшая гісторыя (гісторыя Навейшага часу).

Р А З Д І З Е Л I КРАІНЫ ЕЎРОПЫ І ЗША ў 1918—1939 гг. (9 гадзін)

Захо́дняя Еўропа ў 1918—1923 гг. Народныя выступленні ў еўрапейскіх краінах. Узнікненне камуністычных партый, утварэнне III (Камуністычнага) Інтэрнацыянала. Распад Аўстра-Венгрыі. Лістападаўская буржуазная рэвалюцыя ў Германіі. Веймарская рэспубліка. Узнікненне фашысцкай партыі ў Германіі. Прыход фашыстаў да ўлады ў Італіі.

Усталяванне асноў пасляваеннага свету. Парыжская мірная канферэнцыя. Мірныя дагаворы 1919—1920 гг. Стварэнне Лігі Нацый. Вашынгтонская канферэнцыя. Рапальскі дагавор. Супяречнасці Версальска-Вашынгтонскай сістэмы міжнародных адносін.

Захо́дняя Еўропа і ЗША ў 1924—1929 гг. Эканамічнае развіццё. Паstryрэнне сацыяльнай палітыкі ўрадаў. Паляпшэнне ўмоў працы і матэрыяльнага становішча рабочых. Умацаванне парламентарнай сістэмы. Рост рэфармісцкіх настроў. Стабілізацыя міжнародных адносін. План Даўеса. Лакарнская канферэнцыя. Пакт Брыяна—Келага. План Юнга.

Сусветны эканамічны крызіс і краіны Заходняй Еўропы і ЗША ў 1929—1933 гг. Глабальны характар эканамічнага крызісу і яго асаблівасці ў розных краінах. «Новы курс» у ЗША. Сацыяльна-палітычнае развіццё заходніх краін. Напрамкі выхаду з крызісу.

Заходні свет напярэдадні Другой сусветнай вайны. Устанаўленне фашысцкай дыктатуры ў Германіі. Унутраная палітыка нацыянал-сацыялістаў. Прыход да ўлады народных франтоў у Францыі і Іспаніі. Грамадзянская вайна ў Іспаніі.

Міжнародныя адносіны ў 1930-я гг. Крызіс Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Курс фашысцкай Германіі на перадзел свету. «Антыкамінтэрнаўскі пакт». Аншлюс Аўстрыі. Ачагі ваеннае напружанасці. Фарміраванне блока агрэсіўных дзяржаў. Мюнхенская канферэнцыя. Праблема стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе.

Краіны Цэнтральнаі і Паўднёва-Усходняй Еўропы. Утварэнне новых незалежных дзяржаў у Еўропе. Нацыянальныя праблемы. Праблема пераадолення адсталасці. Устанаўленне аўтарытарных рэжымаў. Акупацыя Чэхаславакіі. Польшча перад пагрозай германскай агрэсіі.

Навука і культура заходніх краін у міжваенны перыяд. Навукова-тэхнічны прагрэс. Поспехі фундаментальных навук. А. Эйнштэйн. Асноўныя тэндэнцыі развіцця грамадскіх навук. Працяг традыцый рэалізму ў літаратуры. Э. Хемінгуэй, Э. М. Рэмарк. Пошуки новых формаў у выяўленчым мастацтве. Кіно. Архітэктура.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Веймарская рэспубліка, III (Камуністычны) Інтэрнацыянал, рэпарацыя, Версальскі мірны дагавор, дэмілітарызацыя, Ліга Нацый, Версальска-Вашынгтонская сістэма міжнародных адносін, пакт Брыяна—Келага, дэмакратызацыя палітычнай сістэмы, рурскі крызіс, Рэйнскі гарантыйны пакт, сусветны эканамічны крызіс, «новы курс» Рузвелта, фашызм, нацызм, расізм, таталітарны палітычны рэжым, Народны фронт, палітыка «супакаення», «Антыкамінтэрнаўскі пакт», аншлюс, Мюнхенскі дагавор, сістэма калектыўнай бяспекі, «Стальны пакт», савецка-германскі дагавор аб ненападзенні, аўтарытарны палітычны рэжым, масавая культура.

РАЗДЕЛ II
ГІСТОРЫЯ САВЕЦКАГА ГРАМАДСТВА: 1917—1939 гг.
(8 гадзін)

Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўстанаўленне савецкай улады ў Расіі. Курс бальшавікоў на ўзброеное паўстанне. Перамога паўстання ў Петраградзе і Маскве. II Усерасійскі з'езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў і яго рашэнні. Утварэнне Савета Народных Камісараў (СНК). У. І. Ленін, распуск Устаноўчага сходу. Устанаўленне Савецкай улады. Брэсцкі мір.

Грамадзянская вайна і ваенная інтэрвенцыя. Прычыны і асноўныя этапы грамадзянскай вайны. Мяцеж Чэхаславацкага корпуса. Імперыялістычная інтэрвенцыя. Белы рух. А. В. Калчак. А. І. Дзянікін. Чырвоны рух. Л. Д. Троцкі. М. В. Фрунзе. Палітыка «ваеннага камунізму». Ваенныя дзеянні на франтах грамадзянскай вайны. Ваенна-палітычны саюз рэспублік. Польская інтэрвенцыя. Польска-савецкая вайна. Разгром арміі П. М. Урангеля, сіл інтэрвентаў і белагвардзейцаў на ўскраінах краіны. Вынікі грамадзянскай вайны. Узнікненне рускага замежжа.

Новая эканамічна палітыка. Утварэнне СССР. Эканамічны крызіс у краіне. Сутнасць і значэнне нэпа. Уздым народнай гаспадаркі. М. І. Бухарын. Пераадоленне Савецкай краінай палітычнай ізоляцыі на міжнароднай арэне. Прычыны ўтварэння Саюза ССР. Праекты аб'яднання савецкіх рэспублік. I Усесаюзны з'езд Саветаў і яго рашэнні. Канстытуцыя СССР 1924 г. Гістарычнае значэнне ўтварэння СССР.

Курс на пабудову сацыялізму ў СССР. Індустрыялізацыя і калектывізацыя. Згортванне нэпа і фарсіраваная рэкансрукцыя народнай гаспадаркі. Сацыялістычнае спаборніцтва. Ажыццяўленне суцэльнай калектывізацыі. Індустрыялізацыя ў 1930-я гг. Вынікі першых пяцігодак. Змена сацыяльнай структуры грамадства.

Унутраная і зневядная палітыка СССР у 1930-я гг. Канцэнтрацыя заканадаўчай і выканаўчай улады ў руках партыйна-дзяржаўнага апарату. І. В. Сталін. Канстытуцыя СССР 1936 г. Палітычныя рэпрэсіі. СССР і проблема стварэння сістэмы калектывнай бяспекі ў Еўропе. Узброеныя канфлікты

каля возера Хасан і ракі Халхін-Гол. Англа-франка-савецкія перагаворы 1939 г. Германа-савецкі пакт аб ненападзенні (жнівень 1939 г.). Умацаванне абароназдольнасці СССР.

Ажыццяўленне культурных пераўтварэнняў. Ліквідацыя масавай непісьменнасці. Стан сярэдній і вышэйшай школы. Навуковыя адкрыцці І. П. Паўлава, М. І. Вавілава, У. І. Вярнадскага, К. Э. Цыялкоўскага, М. Я. Жукоўскага, А. А. Фрыдмана. Грамадскія навукі. Асаблівасці развіцця літаратуры і мастацтва. Сацыялістычны рэалізм. Сацыялістычная дзяржава і царква.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Каstryчніцкая рэвалюцыя, сепаратны мір, бальшавізм, рэвалюцыйная дыктатура, грамадзянская вайна, палітыка «ваеннага камунізму», новая эканамічная палітыка (нэп), аўтаномія, федэрacyjя, індустрыялізацыя, стаханаўскі рух, калектывізацыя.

РАЗДЕЛ III КРАІНЫ УСХОДУ И ЛАЦИНСКАЙ АМЕРЫКІ ПАМІЖ СУСВЕТНЫМІ ВОЙНАМІ (7 гадзін)

Уплыў Камінтэрна і СССР на развіццё нацыянальна-вызваленчага руху. Адносіны Савецкай Расіі да краін і народаў Усходу. Стратэгія і тактыка Камінтэрна ў нацыянальна-вызваленчым руху. Палітыка Захаду на Усходзе.

Кітай. Унутрыпалітычнае развіццё Кітая. Нацыянальная рэвалюцыя 1925—1928 гг. Чан Кайшы. Гаміньданаўскі Кітай. Дзейнасць Камуністычнай партыі Кітая (КПК). Агрэсія Японіі ў Кітаі. Развіццё культуры. Новыя з'явы ў ладзе жыцця.

Індыя. Рэвалюцыйны ўздым 1918—1922 гг. Рэформы англійскай адміністрацыі. М. Гандзі. Нацыянальна-вызваленчы рух у 1920—1930-я гг. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці культуры. Лад жыцця.

Японія. Эканамічнае і палітычнае развіццё ў 1920—1930-я гг. Мілітарызацыя Японіі ў 1930-я гг. Знешняя палітыка. Адукацыя і мастацкая культура. Лад жыцця і духоўныя каштоўнасці.

Мусульманскі свет. Сацыяльна-палітычна становішча мусульманскага свету ў 1918—1939 гг. Нацыянальная рэвалюцыя ў Турцыі 1918—1923 гг. М. Кемаль. Барацьба егіпецкага народа за незалежнасць. Дасягненне незалежнасці Афганістанам. Асаблівасці культурнага развіцця мусульманскіх краін. Лад жыцця.

Лацінская Амерыка. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-еканамічнага развіцця. Рабочы і сялянскі рух. Рэвалюцыйныя працэсы. Роля рэлігіі і царквы. Палітыка ЗША ў Лацінскай Амерыцы. Развіцце культуры.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: мандатная сістэма, суньятсенізм, гандзізм, япанізм (ніпанізм), кемалізм, фундаменталізм і рэфармізм у ісламе, сат'яграха.

РАЗДЕЛ IV ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА. ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА САВЕЦКАГА САЮЗА (8 гадзін)

Пачатак Другой сусветнай вайны. Прывчыны, харектар вайны. Напад Германіі на Польшчу. Уступленне ў вайну з Германіяй Англіі і Францыі, пазіцыя ЗША. Захоп Германіяй Даніі і Нарвегіі. Паражэнне Францыі. Ваенныя дзеянні супраць Англіі. Уз'яднанне Заходній Беларусі з БССР і Заходній Украіны з УССР. Савецка-фінляндская вайна. Уваходжанне прыбалтыйскіх дзяржаў, Паўночнай Букавіны і Бесарабіі ў СССР. Акупацыя Югаславіі і Грэцыі фашистыскай Германіяй.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне Германіі на Савецкі Саюз. Правал стратэгіі «маланкавай вайны» супраць СССР. Блакада Ленінграда. Бітва пад Масквой і яе гісторычнае значэнне. Маскоўская канферэнцыя. Уступленне ЗША ў вайну. Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі.

Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. Рашаючыя перамогі Чырвонай Арміі пад Сталінградам і на Курскай дузе, іх міжнароднае значэнне. Ваенныя дзеянні армій ЗША і Англіі ў канцы 1942—1943 г. Наступленне саюзных войскаў у Афрыцы і Міжземнамор’і. Капі-

туляцыя Італії. Вайна на Ціхім і Атлантычным акіянах. Пашырэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Тэгеранская канферэнцыя.

Барацьба з нямецка-фашистыкімі захопнікамі на акупіраванай тэрыторыі СССР. Устанаўленне «новага парадку». Рух Супраціўлення ў акупіраваных краінах Еўропы. Роспуск Камінтарна. Барацьба савецкага народа ў тыле ворага. Партызанскі рух і падпольная барацьба.

Савецкі тыл у час вайны. Перавод эканомікі на ваенны лад. Абаронная прамысловасць. Сельская гаспадарка. Працоўны герайзм савецкага народа. Уклад тылу ў перамогу ў вайне. Царква ў гады вайны. Паўсядзённае жыццё савецкіх людзей у тыле. Становішча ў блакадным Ленінградзе. Навука і культура ў гады вайны.

Заключны этап Другой сусветнай вайны. Разгром фашистыкага блока (1944—1945). Наступленне Чырвонай Арміі ў 1944 г. Адкрыццё другога фронту. Вызваленне Чырвонай Арміяй ёўрапейскіх краін у 1944—1945 гг. Крымская канферэнцыя. Ваенныя дзеянні ў Заходній Еўропе, Азіі і зоне Ціхага акіяна. Капітуляцыя Германіі.

Заснаванне Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН). Патсдамская канферэнцыя. Уступленне СССР у вайну супраць Японіі і яе разгром. Савецкае ваеннае майстэрства: Г. К. Жукаў, А. М. Васілеўскі, К. К. Ракасоўскі, І. С. Конеў, І. Х. Баграмян. Роля І. В. Сталіна. Асноўныя вынікі Другой сусветнай вайны. Сусветна-гістарычнае значэнне перамогі над фашизмам.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Другая сусветная вайна, «дзіўная вайна», Траісты пакт, Вялікая Айчынная вайна, антыгітлераўская кааліцыя, ленд-ліз, карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў, «новы парадак», генацид, Халакост, партызанскі і падпольны рух, Рух Супраціўлення, другі фронт, безагаворачная капітуляцыя, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Нюрнбергскі трывнал.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ: 1917—1945 гг.

(35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)

РАЗДЕЛ КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ. СТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (8 гадзін)

Становішча ў Беларусі напярэдадні каstryчніка 1917 г. Палітычна і сацыяльна-эканамічна сітуацыя ў Беларусі і на Заходнім фронце летам—весеню 1917 г. Перадумовы Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. і станаўленне беларускай дзяржаваўнасці.

Падзеі Каstryчніцкай рэвалюцыі на Заходнім фронце і ў Беларусі. Пераход улады ў руکі Саветаў у Беларусі і на Заходнім фронце. Ліквідацыя Стаўкі Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ў Магілёве. Фарміраванне і дзейнасць Абласнога выканаўчага камітэта Заходняй вобласці і фронту (Аблвыкама-заха). Дзейнасць Савета Народных Камісараў Заходняй вобласці і фронту. А. Мяснікоў, К. Ландар. Першыя пераўтварэнні ў грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сферах. Палітыка ваеннага камунізму і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

Беларусь ва ўмовах германскай акупацыі. Наступленне войскаў кайзераўскай Германіі і захоп Мінска. Брэсцкі мір. Устанаўленне германскага акупацыйнага рэжыму. Супраціўленне насельніцтва Беларусі акупантам. Вызваленне Беларусі.

Абвяшчэнне і ўтварэнне беларускай дзяржаваўнасці. Беларускі нацыянальны рух і яго асноўныя палітычныя напрамкі. Усебеларускі з'езд і яго рашэнні. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). Дзейнасць рады БНР і яе ўзаемадносіны з германскай ваенай адміністрацыяй.

Утварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі (ССРБ). Першы Усебеларускі з'езд Саветаў і яго рашэнні. Канстытуцыя ССРБ 1919 г. Утварэнне Літоўска-Беларускай ССР (ЛітБел).

Польска-савецкая вайна 1919—1920 гг. Наступленне польскіх войскаў у Беларусі. Асноўныя напрамкі барацьбы з поль-

скім інтэрвентамі. Разгортванне партызанскага руху. Беларуская Камуністычна арганізацыя.

Беларуская дзяржаўнасць ва ўмовах грамадзянскай вайны.
Другое абвяшчэнне ССРБ. Ваенныя дзеянні на польска-савецкім фронце ў 1920 г. Вызваленне войскамі Чырвонай Арміі тэрыторыі Беларусі. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ 31 ліпеня 1920 г. Рыжскі мірны дагавор і яго вынікі для Беларусі.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: Беларуская Народная Рэспубліка (БНР), Сацыялістычна Савецкая Рэспубліка Беларусь (ССРБ), Літоўска-Беларуская ССР (ЛітБел), Брэсцкі мірны дагавор, Рыжскі мірны дагавор, «Рудабельская рэспубліка», буферная дзяржава.

РАЗДЕЛ II

БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ СТАНАЎЛЕННЯ САВЕЦКАГА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ГРАМАДСТВА. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ (14 гадзін)

Становішча Беларусі ў міжваенны перыяд. Асаблівасці палітычнай сітуацыі ў Беларусі ў міжваенны перыяд. Развіццё БССР у гады сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі і культурнай рэвалюцыі.

БССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Сацыяльна-еканамічнае становішча Беларусі пасля Першай сусветнай і грамадзянской войнаў. Аднаўленне народнай гаспадаркі. Переход да новай эканамічнай палітыкі. Погляды Дз. Прышчэпава на шляхі пераўтварэння ў вёсцы. Уплыў нэпа на развіццё сельскай гаспадаркі, прамысловасці, транспарту.

Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1920-я гг. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця. Роля КП(б)Б і Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў у палітычнай сістэме. Камуністычны саюз моладзі Беларусі. Удзел БССР ва ўтварэнні Саюза ССР. А. Чарвякоў. Значэнне ўтварэння СССР для Беларусі. Узбуйненне тэрыторыі БССР у 1924 і 1926 гг. Канстытуцыя БССР 1927 г.

Палітыка беларусізацыі. Беларусізацыя як састаўная частка савецкай нацыянальнай палітыкі. Напрамкі нацыянальнай палітыкі КП(б)Б. Асноўныя мерапрыемствы, супярэчнасці і вынікі беларусізацыі. Карэнізацыя. Інстытут беларускай культуры. У. Ігнатоўскі. Значэнне палітыкі беларусізацыі.

Развіццё адукаты, навукі і культуры ў БССР у 1920-я гг. Ліквідацыя масавай непісьменнасці дарослага насельніцтва. Станаўленне сістэмы адукаты ў БССР. У. Пічэта. Даследаванні беларускага этнасу, яго гісторыі і культуры. Дзейнасць М. Шчакаціхіна. Літаратурная творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, З. Жылуновіча, М. Гарэцкага. Пачатак творчага шляху А. Куляшова. Станаўленне беларускага савецкага тэатра. Я. Міровіч, У. Галубок. Зараджэнне беларускага кіно. Ю. Тарыч. Выяўленчыя мастацтва. М. Філіповіч, В. Волкаў.

Правядзенне індустрыйлізацыі ў БССР. Переход да планавай дзяржаўнай эканомікі. Прыватны і асаблівасці правядзення індустрыйлізацыі ў БССР. Формы працоўнай актыўнасці рабочага класа і іх уплыў на развіццё эканомікі. Вынікі індустрыйлізацыі ў рэспубліцы.

Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР. Прыватны і асаблівасці правядзення калектывізацыі ў БССР. Переход да сучэльнай калектывізацыі сельскай гаспадаркі і фарсіраванне яе тэмпаў. Вынікі калгаснага будаўніцтва.

Грамадска-палітычнае жыццё ў канцы 1920-х — 1930-я гг. Роля КП(б)Б і Саветаў у грамадска-палітычным жыцці рэспублікі. Складаванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы. М. Галадзед, М. Гікала, А. Чарвякоў. Палітычныя рэпрэсіі. Канстытуцыя БССР 1937 г.

Адукаты і навука ў канцы 1920-х — 1930-я гг. Змены ў сістэме адукаты. Увядзенне ўсеагульной пачатковай адукаты. Развіццё навукі. Беларуская Акадэмія навук. Навукоўцы — ураджэнцы Беларусі: даследаванні О. Шміта, адкрыцці А. Чыжэўскага.

Развіццё літаратуры і мастацтва ў канцы 1920-х — 1930-я гг. Асноўныя напрамкі і тэмы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў: Я. Купалы, Я. Коласа, К. Крапівы, П. Броўкі, М. Зарэцкага, П. Глебкі, М. Лынькова, К. Чорнага. Тэатральнае і музыч-

нае мастацтва. Станаўленне беларускіх оперы і балета. Архітэктура і скульптура: І. Лангбард, Г. Лаўроў, З. Азгур. Беларускі кінематограф: У. Корш-Саблін. Выяўленчае мастацтва: І. Ахрэмчык, І. Давідовіч, У. Кудрэвіч.

Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы. Палітычныя і сацыяльна-еканамічныя ўмовы жыцця беларускага насельніцтва. Асноўныя напрамкі нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі. Дзейнасць палітычных партый і арганізацый. І. Лагіновіч. В. Харужая. Беларуская сялянска-рабочая грамада. Б. Тарашкевіч.

Стан культуры ў Заходняй Беларусі. Адукацыя. Таварыства беларускай школы. Літаратура: П. Пестрак, М. Танк. Жывапіс: Я. Драздовіч, П. Сергіевіч. Музычнае мастацтва: Р. Шырма. М. Забэйда-Суміцкі. Праваслаўная царква і каталіцкі касцёл.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняці: беларусізацыя, карэнізацыя, нацыянал-дэмакратызм, «прышчэпаўшчына», «к्रэсы ўсходнія», асаднікі, палітыка «санацыя».

Р А З Д З Е Л III

БССР У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ І ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАЎ (11 гадзін)

Беларусь у гады ваенных выпрабаванняў. Пачатак Другой сусветнай вайны. Асноўныя этапы Вялікай Айчыннай вайны. Характар Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа.

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Устанаўленне савецкай улады ў Заходняй Беларусі. Рашэнні Народнага сходу. С. В. Пртыцкі. Гаспадарчыя і культурныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі пасля аб'яднання з БССР. Гісторычнае значэнне ўз'яднання беларускага народа.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне нацысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Абарончыя бай ў Беларусі і іх вынікі. Гераізм і патрыятызм савецкіх людзей. Акупацыя Беларусі германскай арміяй.

Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.
План «Ост». Акупацыйны «новы парадак». Палітыка генацыду. Беларускія оstarбайтэры. Дзейнасць беларускіх калабарантаў.

Пачатак масавай барацьбы супраць акупантама. Роля КП(б)Б у арганізацыі барацьбы народных мас з акупантамі. Стварэнне першых партызанскіх атрадаў. Антыфашысцкая патрыятычныя арганізацыі. Масавае супраціўленне мірнага насельніцтва акупацыйнаму рэжыму.

Разгортванне народнай барацьбы на тэрыторыі Беларусі.
Стварэнне ЦШПР і БШПР. Баявая дзейнасць партызанскіх фарміраванняў. Партизанская зоны. «Рэйкавая вайна». Партыйнае і маладзёжна-камсамольскае падпольле. Дапамога мясцовага насельніцтва партызанам і падпольшчыкам. Антыфашысцкая барацьба ў заходніх раёнах Беларусі. Інтэрнацыянальныя характеристики барацьбы з захопнікамі на акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

Вызваленне БССР ад германскіх захопнікаў. Пачатак вызвалення Беларусі. Беларуская наступальная аперацыя «Баграціён». Узаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў і войскаў Чырвонай Арміі. Акружэнне і разгром германскіх груповак. Вызваленне Мінска. Подзвігі савецкіх воінаў. Значэнне разгрому германскіх войскаў у Беларусі.

Уклад беларускага народа ў Перамогу над нацысцкай Германіяй. Ураджэнцы Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Удзел у ёўрапейскім руху Супраціўлення. Працоўныя героязм у савецкім тыле.

Удзел БССР у заснаванні ААН. Савецкая стратэгія ў адносінах да ААН. Уключэнне БССР у склад краін — заснавальніц ААН. Выход Беларусі на міжнародную арэну.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: «Віцебскія (Суражскія) вароты», план «Ост», генацыд, калабарацыяянізм, оstarбайтэры, партызанскі рух, партызанская зоны, падпольная барацьба, «рэйкавая вайна», Армія Краёва, аперацыя «Баграціён».

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ Х КЛАСА:

лакалізоўваць падзеі сусветнай і айчыннай гісторыі ў часе і прасторы;

суадносіць гістарычныя падзеі, з'явы і працэсы айчыннай гісторыі з падзеямі, з'явамі і працэсамі еўрапейскай і сусветнай гісторыі;

характарызаваць палітычнае становішча краін з апорай на гістарычную карту;

характарызаваць і ацэньваць дзейнасць палітычных і дзяржаўных дзеячаў і дзеячаў культуры;

раскрываць прыгынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі фактамі;

сістэматызаваць, класіфікаваць і абагульняць гістарычныя факты і рабіць на аснове гэтага аргументаваныя вывады;

параўноўваць гістарычныя факты па самастойна вызначаных крытэрыях;

тлумачыць розныя меркаванні на адны і тыя ж гістарычныя факты;

выказываць аргументаваны пункт погляду пры абмеркаванні гістарычных праблем;

праводзіць пошук гістарычнай інфармацыі ў крніцах рознага тыпу;

выкарыстоўваць метады навучальнага гістарычнага даследавання: фармуляваць праблемы, ажыццяўляць збор, сістэматызаць і абагульненне матэрыялу, праводзіць презентацыю вынікаў даследавання.

ХІ КЛАС

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НАВЕЙШАГА ЧАСУ: ДРУГАЯ ПАЛОВА 1940-х гг. — ПАЧАТАК ХХІ ст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

**Асноўныя тэндэнцыі развіцця краін свету
пасля Другой сусветнай вайны (1 гадзіна)**

Раскол пасляваеннага свету. Фарміраванне двухполюснага свету. Асноўныя этапы і тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця заходніх краін. Роля НТР у сусветным развіцці. Глабалізацыя свету. Глабальныя праблемы сусветнага развіцця.

Савецкая мадэль сацыялізму: асноўныя дасягненні і праблемы. Крах «рэальнага сацыялізму» ў ёўрапейскіх краінах. Распад СССР і яго наступствы.

Узнікненне новых масавых рухаў. Ліквідацыя сістэмы капіталізму. «Трэці свет». Павышэнне ролі ўсходніх цывілізацый у сучасным развіцці свету.

Асноўныя паняцці: двухполюсны свет, навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР), глабалізацыя, глабальныя праблемы, савецкая мадэль сацыялізму, сусветная сістэма сацыялізму, краіны «трэцяга свету».

РАЗДЗЕЛ I
АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ ЗША І КРАІН ЕЎРОПЫ (11 гадзін)

Фарміраванне і крызіс грамадства «ўсеагульнага дабрабыту» ў краінах Захаду. Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і трансфармацыя эканамічнай мадэлі. «Агульны рынак». НТР і яе сацыяльна-эканамічныя наступствы. Дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі і яго асаблівасці ў развітых краінах. Дактрына сацыяльнага лібералізму. Грамадства «ўсеагульнага дабрабыту».

быту». Крызіс кейнсіянской мадэлі сацыяльна-эканамічнага рэгулявання. Рост невытворчай сферы. Энергетычная проблема. Сусветны эканамічны крызіс 1974—1975 гг. і яго наступствы. Неакансерватыўная хвала ў 1980—1990-я гг.

Пераход развітых краін Захаду да постіндустрыйнага грамадства. Асноўныя рысы постіндустрыйнага (інфармацыйнага) грамадства. Інфармацыйная рэвалюцыя і яе наступствы. Глабалізацыя сусветнай эканомікі. Праблемы інтэграцыі. Змены ў сацыяльнай структуры. Нарастанне крызісных з'яў у развіцці постіндустрыйнага грамадства ў пачатку XXI ст. Сусветны фінансава-эканамічны крызіс і яго наступствы.

Злучаныя Штаты Амерыкі. Сацыяльна-эканамічнае становішча пасля Другой сусветнай вайны. Макартызм. Прэзідэнцтва Д. Эйзенхайера. Ваенна-прамысловы комплекс. Палітыка Дж. Кенэдзі і Л. Джонсана. Сацыяльна-палітычнае развіццё ў 1970-я гг. ЗША ў перыяд прэзідэнцтва Р. Рэйгана. Сацыяльна-эканамічнае палітыка адміністрацыі Б. Клінтона. ЗША ў канцы XX — пачатку XXI ст. Палітыка адміністрацыі Дж. Буша і Дж. Буша-мал. Прыход да ўлады Дэмакратычнай партыі. Прэзідэнт Б. Абама.

Федэратыўная Рэспубліка Германія і Германская Дэмакратычная Рэспубліка. Утварэнне ФРГ і ГДР. Германскі «эканамічны цуд». Палітычнае развіццё ФРГ. Будаўніцтва сацыялізму ў ГДР. Берлінскі крызіс 1961 г. Сацыяльна-палітычнае развіццё ФРГ і ГДР у 1970—1980-я гг. Г. Коль. Аб'яднанне Германіі. ФРГ у 1990-я гг. Прыход да ўлады А. Меркель.

Вялікабрытанія. Пачатак распаду Брытанскай каланіяльнай імперыі. Унутраная і знешняя палітыка кансерватараў (1951—1964). Ірландская (Ольстэрская) праблема і шляхі яе вырашэння. Кансерватары і лейбарысты перад эканамічнымі праблемамі 1970-х гг. Палітыка кансерватараў. М. Тэтчар. «Тэтчарызм». Вяртанне лейбарыстаў да ўлады.

Францыя. Ш. дэ Голь. Фарміраванне рэжыму Чацвёртай рэспублікі. Пачатак распаду Французскай каланіяльнай імперыі. Пятая рэспубліка. Знешняя палітыка. Эканамічны ўздым у Францыі ў канцы 1950-х — 1960-я гг. Палітычны крызіс 1968 г. Францыя пасля дэ Голя. Палітыка Францыі ў перыяд прэзідэнцтва Н. Сарказі.

Італія. Пасляваенныя дэмакратычныя пераўтварэнні. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё ў 1950—1980-я гг. Проблема Поўдня. Палітычны тэрарызм. Пошукі шляху выхаду з палітычнага крызісу. Палітычныя змены ў 1990-я гг. — пачатку XXI ст. С. Берлусконі.

Краіны Паўночнай Еўропы. Агульныя рысы і асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця пасля Другой сусветнай вайны. Палітычнае развіццё пасля 1945 г. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Швецыі.

Краіны Усходняй Еўропы. Дэмакратычныя пераўтварэнні першых пасляваенных гадоў. Утварэнне Савета Эканамічнай Узаемадапамогі (СЭУ). Поспехі і цяжкасці сацыялістычнага будаўніцтва. Нарастанне сістэмнага крызісу сацыялізму. Дэмакратычныя рэвалюцыі 1989—1991 гг. Распад Югаславіі і яго наступствы. Утварэнне Чэшскай і Славацкай рэспублік. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў канцы XX — пачатку XXI ст. Інтэграцыя ў єўрапейскую структуры і НАТА.

Культура ЗША і краін Еўропы. Лад жыцця насельніцтва. Развіццё навукі і сістэмы адукцыі. Асноўныя напрамкі развіцця мастацкай культуры ў другой палове XX ст. Постмадэрнізм. Камерцыялізацыя мастацкай творчасці. Моладзёжная контрукультура. Рок- і поп-музыка. Шоу-бізнес і рэклама. Літаратура і тэатр: асноўныя тэндэнцыі развіцця. Архітэктура. Змены ў грамадскай свядомасці. Лад жыцця і матэрыяльнае становішча сярэдняга класа. Масавая культура. Рост уплыву сродкаў масавай інфармацыі.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: грамадства «ўсеагульнага дабрабыту», «агульны рынак», інтэграцыя, СЭУ, ЕС, «макартызм», транснацыянальныя карпарацыі, ваенна-прамысловы комплекс (ВПК), «рэйганоміка», «тэтчарызм», «галізм», неакансерватыўная хвала, «шведская мадэль», «будапештская восень», «пражская вясна», «аксамітныя рэвалюцыі», постіндустрыйная інфармацыянае) грамадства, постмадэрнізм.

РАЗДЕЛ II
ГІСТОРЫЯ СССР і РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ (8 гадзін)

СССР у 1945—1953 гг. Переход народнай гаспадаркі на мірны шлях развіцця. Аднаўленне разбуранай вайной народнай гаспадаркі. Палітычнае развіццё краіны. Барацьба з касмапалітызмам.

Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё СССР у 1953—1964 гг. Змены ў палітычным курсе краіны пасля смерці I. В. Сталіна. XX з'езд КПСС. Крытыка культуры асобы Сталіна. Н. С. Хрущоў. Грамадска-палітычнае жыццё ў краіне. Сацыяльна-эканамічныя рэформы. Жыццё і побыт савецкіх людзей. ХХII з'езд КПСС і яго расшэнні. Грамадскае і палітычнае жыццё краіны пасля з'езду. Адхіленне ад улады Н. С. Хрущова.

Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё СССР у сярэдзіне 1960-х — пачатку 1980-х гг. Асаблівасці палітычнага жыцця савецкай краіны. Л. I. Брэжнеў. Канстытуцыя СССР 1977 г. Грамадскае жыццё. Эканамічныя рэформы. Паніжэнне тэмпаў развіцця. Стан сельскай гаспадаркі ў 1970-я — пачатку 1980-х гг. Харчовая праблема. Абвастрэнне эканамічнага становішча. Паўсядзённае жыццё савецкіх людзей.

Распад СССР і стварэнне СНД. Палітыка перабудовы. М. С. Гарбачоў. Курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Новыя з'явы ў палітычным жыцці краіны. Голоснасць. Чарнобыльская аварыя. Дэмакратызацыя сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця. Праблема падпісання саюзнага дагавора. Падзеі жніўня 1991 г. Б. М. Ельцын. Распад СССР і стварэнне СНД.

Расійская Федэрацыя і СНД. Падзеі верасня — каstryчніка 1993 г. і іх наступствы. Сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны. Унутраная палітыка прэзідэнта У. У. Пуціна. Вайна ў Чачні. Праблема ўмацавання расійскай дзяржаўнасці. Палітычнае сістэма сучаснай Расіі. Расійска-беларуская інтэграцыя. Дзяржавы СНД і іх развіццё. Інтэграцыйныя працэсы ў межах СНД. Утварэнне АДКБ, ЕўрАЗЭС. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця. Узброеныя канфлікты ў СНД. «Каляровыя рэвалюцыі».

Навука і культура. Асаблівасці і праблемы развіцця культуры. Савецкая атамная праграма. Навука і космас. Дасягненні савецкай навукі і яе ўклад у развіццё сусветнай цывілізацыі. Літаратура, мастацтва і музыка. Дысідэнскі рух. Ажыўленне духоўнага жыцця. Ідэалы і каштоўнасці савецкага грамадства. Развіццё культуры ў Расійскай Федэрацыі.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: дэсталінізацыя, дэмакратызацыя, волюнтарызм, інтэнсіўны шлях развіцця гаспадаркі, экстэнсіўны шлях развіцця гаспадаркі, разрадка, стагнацыя, перабудова, галоснасць, новае палітычнае мысленне, Белавежская пагадненне, Садружнасць Незалежных Дзяржаў (СНД).

Р А З Д 3 Е Л III КРАІНЫ АЗІІ І ПАЎНОЧНАЙ АФРЫКІ ПАСЛЯ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (8 гадзін)

Распад каланіяльнай сістэмы. Ідэалогія нацыянальна-вызваленчага руху. Утварэнне незалежных дзяржаў. Праблема выбару шляху развіцця. Неакаланіялізм. Сацыялістычнае арыентаванне краін Азіі і Афрыкі. СССР і «трэці свет».

Кітайская мадэль развіцця. Утварэнне Кітайскай Народнай Рэспублікі (КНР). Аднаўленчы перыяд. Савецка-кітайскія адносіны. Палітыка «вялікага скачка» і «культурнай рэвалюцыі». Рэфармаванне кітайскага грамадства пасля смерці Мао Цзэдуна. Дэн Сяопін. Культура КНР.

Японская мадэль развіцця. Рэформы 1945—1949 гг. Сан-Францыскі дагавор. «Эканамічны цуд». Унутрыпалітычнае барацьба ў 60—70-я гг. XX ст. Сучаснае становішча Японіі (канец ХХ — пачатак ХХІ ст.). Японская культура.

Індыйская мадэль развіцця. Барацьба індыйскага народа за незалежнасць. Утварэнне дамініёна і рэспублікі. «Курс Нэрү». Барацьба за працяг «курсу Нэрү». І. Гандзі. Р. Гандзі. Палітычнае нестабільнасць у 1990-я гг. Прыйход да ўлады Індыйскай народнай партыі (БДП). Вяртанне да ўлады Індыйскага нацыянальнага кангрэса (ІНК). Духоўная культура краіны.

Сацыяльна-палітычнае развіццё і культура краін мусульманскага свету. Нацыянальна-вызваленчыя рэвалюцыі. Ісламская рэвалюцыя ў Іране. Мадэрнізацыя ісламскіх краін (Турцыя, Егіпет). Ісламскі фундаменталізм. Праблема тэарызму. Развіццё культуры.

Краіны Лацінскай Амерыкі. Лацінаамерыканскі вопыт мадэрнізацыі. Дыктатарскія рэжымы і ваенныя хунты. Бразільскі «эканамічны щуд». Перанізм і дэмакратыя ў Лацінскай Амерыцы. Сучасны этап развіцця і інтэграцыйныя працэсы. Развіццё культуры.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: краіны «трэцяга свету», дэкаланізацыя, «год Афрыкі», дзяржаўны сацыялізм, неакаланіялізм, «культурная рэвалюцыя» ў Кітаі, мааізм, палітыка «вялікага скачка», дамініён, «курс Нэру», Рух недалучэння, новыя індустрыяльныя краіны, лакальныя войны і канфлікты, глабалізацыя, ісламскі фундаменталізм, тэарызм.

РАЗДЕЛ IV МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ І ГЛАБАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СВЕТУ (4 гадзіны)

Фарміраванне біполярнага свету і пачатак глабальнага процістаяння (1945—1950-я гг.). Ваенна-палітычныя вынікі Другой сусветнай вайны. Парыжская мірная канферэнцыя (1946). Эканамічнае стабілізацыя. Прычыны «халоднай вайны». Палітыка «стрымлівання». Дактрына Трумэна. План Маршала. Раскол Германіі. Стварэнне НАТА і АВД. Процістаянне ЗША — СССР. Крызіс каланіяльной сістэмы. Карэйская вайна. Канферэнцыя ў Сан-Францыска (1951). Індакітайскі канфлікт. Жэнеўская Нарада міністраў замежных спраў (1954) і яе вынікі. Суэцкі крызіс (1956) і яго міжнародныя наступствы.

Змяненне суадносін сіл у сусветнай палітыцы і новыя рысы процістаяння паміж Усходам і Захадам (1960—1970-я гг.). Праблема Заходняга Берліна. Карыбскі крызіс (1962) і яго вынікі. Дагавор 1963 г. аб забараненні ядзерных іспытаў у

трох асяроддзяx (атмасферы, касмічнай прасторы і пад вадой). Савецка-французскія адносіны ў 1960-я гг. Вайна ў В'етнаме. Вайна на Бліжнім Усходзе. Гонка ўзбраення і яе наступствы. Абмежаванне стратэгічных узбраенняў. Дагаворы ФРГ з краінамі ўсходняга блока (1970—1973). Хельсінская Нарада па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе і яе вынікі. Савецка-амерыканскія пагадненні ў 1970-я гг. Вынікі разрадкі міжнароднай напружанасці.

Міжнародныя адносіны ў 1980-я гг. — пачатку XXI ст. Крах біполярнага свету. Абвастрэнне міжнародных адносін у першай палове 1980-х гг. Вайна ў Афганістане. Крызіс у Польшчы. Р. Рэйган і пагаршэнне савецка-амерыканскіх адносін. Но-вае палітычнае мысленне. Савецка-амерыканскі дыялог (1985—1989) і яго вынікі. Распад СССР. Геапалітычныя наступствы дэзінтэграцыі постсацыялістычнай прасторы. Паstryрэнне НАТА. Праблема стварэння новай сістэмы еўрапейскай і сусветнай бяспекі. Фактары нестабільнасці ў сучасных міжнародных адносінах. Лакальныя канфлікты і вайны. Роля ААН у сучасным свеце.

Глабальныя праблемы чалавечтва. Праблема фарміравання мнагаполюснага свету. Праблема міжнароднага тэрарызму: прычыны ўзнікнення, формы, шляхі процідзеяння. Праблема абмежавання і нераспаўсюджання ядзернай зброі. Пошукі шляхоў рашэння экалагічнай праблемы. Праблема выкарыстання прыродных рэсурсаў. Альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Праблема выкарыстання дасягненняў НТР: новых біятэхнологій, генай інжынерыі, штучнага інтэлекту, кланіравання. Праблема барацьбы са СНІДам, новымі вірусамі і хваробамі.

Асноўныя паняцці: план Маршала, дактрына Трумэна, НАТА, АВД, «халодная вайна», карыбскі крызіс, Рух недалучэння, новая ўсходняя палітыка, берлінскі крызіс, «будапештская восень», «пражская вясна», хельсінскі працэс, разрадка міжнароднай напружанасці, новае палітычнае мысленне, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый (ААН).

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ: ДРУГАЯ ПАЛОВА 1940-х гг. — ПАЧАТАК ХХІ ст.

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

РАЗДЕЛ I

БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1940-х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1950-х гг. (6 гадзін)

БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Сацыяльна-эканамічнае аднаўленне краіны ў пасляваенны перыяд. Народны энтузіазм. Асаблівасці грамадска-палітычнага жыцця. Развіццё культуры.

Пераадоленне наступстваў вайны ў галіне эканомікі. Выход на новы ўзровень развіцця. Людскія і матэрыяльныя страты ў гады вайны і фашысцкай акупацыі. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, сельскай гаспадаркі, транспарту і сувязі ў гады чацвёртай пяцігодкі. Працоўны подзвіг беларускага народа. Курс на апераджальны рост цяжкай прамысловасці ў гады пятай пяцігодкі. Пасляваенная індустрыйлізацыя БССР: яе асаблівасці і вынікі. Меры па аднаўленні сельскай гаспадаркі. Калектывізацыя ў заходніх абласцях Беларусі.

Грамадска-палітычнае жыццё БССР. Асаблівасці грамадска-палітычнага жыцця. Месца Камуністычнай партыі Беларусі ў грамадска-палітычнай сістэме. Роля Саветаў, прафсаюзаў, камсамола ў грамадска-палітычным жыцці рэспублікі. Партыйна-дзяржаўныя кіраўнікі: П. К. Панамарэнка, В. І. Казлоў. Адносіны дзяржавы і царквы.

Апраджэнне і развіццё адукацыі і навукі ў БССР у пасляваенны перыяд. Увядзенне ўсеагульнага 7-гадовага навучання. Вышэйшая, сярэдняя спецыяльная і прафесійна-тэхнічная школа Беларусі ў першыя пасляваенныя гады. Беларуская навука. Прэзідэнт АН БССР В. Ф. Купрэвіч.

Літаратура і мастацтва. Тэма вайны, асвятленне мірнага жыцця ў Беларусі ў пасляваенныя гады ў творах Я. Брыля, Я. Коласа, М. Лынькова, І. Мележа, І. Шамякіна. Творчасць П. Броўкі, А. Кулішова, М. Танка. Беларускі тэатр. Музычнае жыццё. Выяўленчае мастацтва.

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: пасляваеннае аднаўленне, рэпатрыяцыя, прынцып партыйнасці.

Р А З Д 3 Е Л II

БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1950-х — 1980-я гг. (12 гадзін)

Беларусь ва ўмовах рэфармавання грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага жыцця. Курс на рэфармаванне грамадства ў другой палове 1950-х — першай палове 1960-х гг. Узмацненне ролі партыйных органаў і ўсталяванне кансерватызму ў кіраўніцтве краінай. Паступовае зніжэнне тэмпаў гаспадарчага развіцця. Прыняцце курсу на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў перыяд перабудовы.

Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1950-х — першай палове 1960-х гг. Змены ў грамадска-палітычным жыцці («адліга»). Кіруючая роля камуністычнай партыі. Курс на будаўніцтва камуністычнага грамадства. К. Т. Мазураў. Саветы дэпутатаў працоўных, камсамол, прафсаюзы у грамадска-палітычным жыцці. Палітыка дзяржавы ў адносінах да царквы.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў другой палове 1950-х — першай палове 1960-х гг. Развіццё машынабудавання і металапрацоўкі, хімічнай і нафтакімічнай прамысловасці. Фарміраванне прамысловага комплексу БССР. Вынікі развіцця сельскай гаспадаркі рэспублікі. К. П. Арлоўскі. Умовы жыцця сельскага і гарадскога насельніцтва.

Грамадска-палітычнае становішча ў другой палове 1960-х — першай палове 1980-х гг. Грамадска-палітычнае сістэма, яе характеристар. Грамадскія арганізацыі і аб'яднанні. П. М. Машэраў.

Сацыяльна-эканамічнае становішча ў другой палове 1960-х — першай палове 1980-х гг. Асноўныя прынцыпы эканамічнай рэформы 1965 г. Прамысловое развіццё рэспублікі ў 1970-я — першай палове 1980-х гг. Сельская гаспадарка: меліярацыя і хімізацыя, будаўніцтва буйных жывёлагадоўчых комплексаў. Замаруджванне тэмпаў росту эканомікі і сацыяльнай сферы ў першай палове 1980-х гг. Узровень жыцця народа.

Спрабы паскарэння сацыяльна-эканамічнага развіцця БССР у другой палове 1980-х гг. Курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця. Перавод прадпрыемстваў на самафінансаванне і гаспадарчы разлік. Чарнобыльская катастрофа і яе наступствы. Пагаршэнне становішча ў сельскай гаспадарцы. Змены ў дабрабыце народа.

Палітыка перабудовы і вынікі яе ажыццяўлення ў БССР. Змены ў сацыяльна-эканамічнай сферы. Рэформаванне савецкай палітычнай сістэмы. Выбары народных дэпутатаў у Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы. Фарміраванне шматпартыйнасці. Грамадскія арганізацыі і аб'яднанні.

Развіццё адукцыі і навукі ў другой палове 1950-х — 1980-я гг. Рэформа школы і пераход да абавязковага 8-гадовага навучання. Увядзенне ўсеагульной сярэдняй адукцыі. Сістэма прафесійна-тэхнічнага навучання. Развіццё вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукцыі. Дасягненні вучоных Беларусі.

Беларуская літаратура ў другой палове 1950-х — 1980-я гг. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творах І. Шамякіна, В. Быкава, І. Навуменкі, А. Адамовіча. Лёсы беларусаў у творчасці І. Мележа. Гістарычная тэматыка ў творчасці У. Карапкевіча. Беларуская паэзія: Р. Барадулін, Н. Гілевіч.

Тэатральнае, музычнае і выяўленчае мастацтва ў другой палове 1950-х — 1980-я гг. Культурна-гістарычнае спадчына Беларусі ў беларускім мастацтве. Тэатральнае і выяўленчае мастацтва. Жывапіс. Кіно. Скульптура.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: дэсталінізацыя, рэабілітацыя, валюнтарызм, гаспадарчы разлік, самафінансаванне, экстэнсіўны і інтэнсіўны шляхі развіцця эканомікі.

РАЗДЕЛ III СТАНАЎЛЕННЕ І ЎМАЦАВАННЕ ДЗЯРЖАУНАГА СУВЕРЭНІТЭТУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (10 гадзін)

Станаўленне і развіццё Рэспублікі Беларусь. Этапы і напрамкі развіцця Рэспублікі Беларусь. Абвяшчэнне і ўмацаван-

не дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Станаўленне і развіццё палітычнай сістэмы. Распрацоўка і ўкараненне беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту. Рух за дзяржаўны суверэнітэт. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 1990 г. Белавежскага пагадненне. Стварэнне СНД. Прыняцце Канстытуцыі і ўвядзенне пасады Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь — А. Р. Лукашэнка. Рэспубліканскі рэферэндум 1995 г. і яго вынікі. Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь.

Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гг. — пачатку XXI ст. Умацаванне палітычнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь. Рэспубліканскі рэферэндум 1996 г. і яго вынікі. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і да-паўненнямі). Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2001 г.

Асновы дзяржаўнай улады ў Рэспубліцы Беларусь. Рэспубліканскі рэферэндум 2004 г. Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2006 г. Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Узаемаадносіны дзяржавы і царквы.

Асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь у першай палове 1990-х гг. Пошук шляхоў пераходу да рынку. Прыыватызацыя. Распрацоўка беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка. Змены ў дабрабыце насельніцтва. Эканамічная інтэграцыя з Расіяй і краінамі СНД. Усебеларускія народныя сходы і іх расшэнні. Дзяржаўная маладзёжная палітыка. Сусветны фінансава-эканамічны крызіс і шляхі пераадолення яго наступстваў у Рэспубліцы Беларусь.

Знешнепалітычная дзейнасць. Фарміраванне і прыярытэты знешнепалітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Дзейнасць Беларусі ў ААН. Шматвектарнасць знешніх палітыкі Беларусі. Умацаванне сувязей з краінамі СНД. Саюз Беларусі і Расіі. Падпісанне Дагавора паміж Беларуссю і Расіяй аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. Развіццё міжнароднага эканамічнага спрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь.

Развіццё адукацыі, навукі і культуры. Праграма развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі да 2010 г. Развіццё беларускай навукі. Новы этап у развіцці беларускай літаратуры. Выяўленчае мастацтва. Тэатральнае і музычнае жыццё. Адлюстраванне ў мастацтве нацыянальна-культурнага развіцця і гісторычнага мінулага беларускага народа. Дасягненні беларускіх спартсменаў.

Наш край

Урок абагульнення

Асноўныя паняцці: дзяржаўны суверэнітэт, рэферэндум, сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка, Белавежскіе пагадненні, унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава, Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, Савет Рэспублікі, Палата прадстаўнікоў, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, Саюз Беларусі і Pacii.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне (4 гадзіны)

СПОСАБЫ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ,
ЯКІЯ ПАВІННЫ ЗАСВОІЦЬ ВУЧНІ XI КЛАСА:

лакалізоўваць падзеі сусветнай і айчыннай гісторыі ў часе і просторы;

суадносіць гісторычныя падзеі, з'явы і працэсы айчыннай гісторыі з падзеямі, з'явамі і працэсамі ўропейскай і сусветнай гісторыі;

характарызаваць палітычнае становішча краін з апорай на гісторычную карту;

характарызаваць і ацэньваць дзейнасць палітычных і дзяржаўных дзеячаў і дзеячаў культуры;

раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гісторычнымі фактамі;

сістэматызаваць, класіфікаваць і абагульняць гісторычныя факты і рабіць на аснове гэтага аргументаваныя выклады;

параўноўваць гісторычныя факты па самастойна вызначаных крытэрыях;

тлумачыць розныя меркаванні на адны і тыя ж гістарычныя факты;

выказваць аргументаваны пункт погляду пры абмеркаванні гістарычных праблем;

праводзіць пошук гістарычнай інфармацыі ў крыніцах рознага тыпу;

выкарыстоўваць метады навучальнага гістарычнага даследавання: фармуляваць праблемы, ажыццяўляць збор, сістэматызацыю і абагульненне матэрыялу, праводзіць прэзентацыю вынікаў даследавання.



ЛІТАРАТУРА

Гісторыя Старжытнага свету

Ахутин, А. В. Античная культура. Воображаемые уроки в 3—4 классах школы диалога культур / А. В. Ахутин, В. С. Библер, С. Ю. Курганов. — М.: Интерпракс, 1995.

Боннар, А. Греческая цивилизация / А. Боннар: в 2 т. — Ростов н/Д: Феникс, 1994.

Васильев, Л. С. История Востока / Л. С. Васильев: в 2 т. — М., 2008.

Винничук, Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. — М.: Высшая школа, 1990.

Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре / М. Л. Гаспаров. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шигалина и «Новое литературное обозрение», 1995.

Гиро, П. Частная и общественная жизнь римлян / П. Гиро. — СПб.: Алетейя, 1995.

Гиро, П. Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро. — СПб.: Алетейя, 1995.

Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. — М.: Прогресс, 1992.

Древние цивилизации / под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. — М.: Мысль, 1989.

Ерасов, Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б. С. Ерасов. — М.: Наука, 1990.

История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. — М., 2000.

История Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. — М., 2000.

История Древней Греции и Рима: хрестоматия / сост. Н. И. Миницкий, С. П. Шупляк; под ред. Н. И. Миницкого. — Минск, 2009.

История Европы / науч. ред. и пред. В. С. Кошелева. — Минск: Вышэйшая школа, 1996.

Корзун, М. С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444—425 гг. до н. э. / М. С. Корзун. — Минск, 1978.

Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. — М.: Высшая школа, 1990.

Ламберг-Карловски, К. Древние цивилизации: Ближний Восток и Мезоамерика / К. Ламберг-Карловски, Дж. Саблов. — М.: Наука, 1992.

Лисовыі, І. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / И. А. Лисовыі, К. А. Ревяко. — Минск, 2001.

Мініцкі, М. І. Выкладанне гісторыі старажытнага свету: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў / М. І. Мініцкі, В. І. Ханкевіч; пер. з рус. мовы В. А. Грынкевіча. — Мінск: Рэд. часоп. «Адукацыя і выхаванне», 2000. — 216 с.

Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. — М.: Наука, 1982.

Немировский, А. И. Мифы Древней Эллады / А. И. Немировский. — М.: Просвещение, 1992.

Перкіс, Дж. Греческая цивилизация / Дж. Перкіс. — М., 2000.

Сергеенка, М. Е. Простые люди древней Италии / М. Е. Сергеенко. — М.; Л., 1964.

Словарь античности. — М.: Прогресс, 1989.

Смирнов, С. Г. Задачник по истории Древнего мира: учеб. пособие для средней школы / С. Г. Смирнов. — М.: МИРОС, 1992.

Эллинизм: Восток и Запад / под ред. Е. С. Голубцовой. — М., 1992.

Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. — М., 1997.

Гісторыя Сярэдніх вякоў

Васильев, Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. — М.: Высшая школа, 1988.

Всемирная история. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в. — Минск: Юнипресс, 2006.

Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII века / под ред. О. А. Яновского. — М.: Эксмо, 2008.

Гісторыя сярэдніх вякоў. Заходняя Еўропа і Візантыя (V—XIII стст.). Ч. 1. / пад рэд. В. А. Фядосіка, І. А. Еўтухова. — Мінск: БДУ, 2002.

Гісторыя сярэдніх вякоў. Заходняя Еўропа і Візантыя (XIV—XV стст.). Ч. 2. / пад рэд. В. А. Фядосіка, І. А. Еўтухова. — Мінск: БДУ, 2003.

- Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. — М.: Искусство, 1984.*
- Дюби, Ж. Европа в средние века / Ж. Дюби. — Смоленск: Полиграмма, 1994.*
- Евтухов, И. О. Страны и народы средневекового Запада / И. О. Евтухов. — Минск: Экоперспектива, 2008.*
- И живы памятью столетий. Очерки о вождях народных движений в средневековой Европе. — Минск: Университетское, 1987.
- История Востока. Т. 2. Восток в средние века. — М.: Восточная литература, 1995.
- История России. Т. 1. / под ред. А. Н. Сахарова. — М.: АСТ, 2006.
- История средних веков. Раннее средневековье / под ред. В. А. Федосика, И. О. Евтухова. — Минск: Издательский центр БГУ, 2008.
- История средних веков. Высокое средневековье / под ред. В. А. Федосика, И. О. Евтухова. — Минск: Издательский центр БГУ, 2008.
- История средних веков. Позднее средневековье / под ред. В. А. Федосика, И. О. Евтухова. — Минск: Издательский центр БГУ, 2008.
- История средних веков. Хрестоматия. 6 класс / под ред. В. А. Федосика. — Минск: Народная асвета, 2000.
- Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. — М.: Прогресс — Академия, 1992.*
- Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций: в 5 ч. Ч. 1. Западная, Центральная и Южная Европа в V—X вв. Ч. 2. Азия, Африка и Америка в V—XI вв. Ч. 3. Западная, Центральная и Южная Европа в первой половине II тысячелетия. Ч. 4. Духовная жизнь и культура Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине I — первой половине II тысячелетия / Я. Г. Риер. — Могилев: МГУ, 2001—2002.*
- Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала Нового времени: опыт структурного анализа / Я. Г. Риер. — Могилев: МГУ, 2003.*
- Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. / О. А. Симакова, С. С. Александрович, А. П. Сальков. — Минск: БГУ, 2005.*
- Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик. — Минск: Беларусь, 2002.*
- Смирнова, Е. Д. Средние века. Культура, искусство, история / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик. — М.: Эксмо, 2008.*

Смирнова, Е. Д. Medium Aevum Quotidianum. Повседневность средневековья / Е. Д. Смирнова. — Минск, 2005.

Средневековая Европа глазами современников и историков: кн. для чтения: в 5 ч. — М., 1994.

Темушев, С. Н. Начало Руси / С. Н. Темушев. — Минск: Издательский центр БГУ, 2009.

Уdal'цова, З. В. Византийская культура / З. В. Уdal'цова. — М.: Наука, 1988.

Федосик, В. А. Всемирная история и история Беларуси. Тесты и тестовые задания / В. А. Федосик [и др.]. — Минск: Юніпресс, 2006.

Сусветная гісторыя Новага часу

Анисимов, Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в. / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994.

Барг, М. А. Великие социальные революции XVII—XVIII вв. / М. А. Барг, Е. Б. Черняк. — М., 1989.

Бродель, Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV—XVIII вв. / Ф. Бродель. — М., 1992. — Т. 1—3.

Вест, Э. Первая мировая война. Иллюстрированная история / Э. Вест. — М., 2005.

Власов, В. Г. Стили в искусстве. Словарь: в 3 т. / В. Г. Власов. — СПб., 1995.

Галкин, И. С. Объединение Германии / И. С. Галкин. — М., 1986.

История Европы: в 8 т. С древнейших времен до наших дней. Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). — М.: Наука, 1993.

История Европы: в 8 т. С древнейших времен до наших дней. Т. 4. Европа нового времени (XVII—XVIII века). — М.: Наука, 1994.

История Европы: в 8 т. С древнейших времен до наших дней. Т. 5. От французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. — М.: Наука, 2000.

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: учебник для вузов / Л. М. Брагина, О. И. Варьяш, В. М. Володарский [и др.]; под ред. Л. М. Брагиной. — М., 1999.

Григулевич, И. Р. Инквизиция / И. Р. Григулевич. — М., 1976.

Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. — М., 2001.

Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник / Т. В. Ильина. — М., 2000.

- Кёнигсбергер, Г. Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789 /*
Г. Г. Кёнигсбергер. — М.: Весь мир, 2006.
- Кюстин, А. Николаевская Россия / А. Кюстин. — М., 1990.*
- Ларин, Е. А. История и культура Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года) / Е. А. Ларин, Н. Н. Марчук, С. П. Мамонтов; под ред. Н. Н. Марчука. — М., 2005.*
- Манфред, А. З. Наполеон Бонапарт / А. З. Манфред. — М., 1987.*
- Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов: в 4 т. /*
М. Н. Мерцалова. — М., 1996—2004.
- Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов /*
И. М. Кривогуз, В. Н. Виноградов, Н. М. Гусева [и др.]; под ред.
И. М. Кривогуза. — М.: Дрофа, 2002.
- Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. — М., 1994.*
- Первая мировая война. Пролог XX века / под ред. В. Л. Малькова.* — М.: Наука, 1998.
- Пономарев, М. В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: практическое пособие: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 3 ч. / М. В. Пономарев, С. Ю. Смирнова. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.*
- Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: в 2 ч. / гл.*
ред. В. М. Полевой. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
- Сахаров, А. Н. Россия. Народ. Правители. Цивилизация / А. Н. Сахаров.* — М., 2004.
- Согрин, В. В. История США / В. В. Согрин. — СПб.: Питер, 2003.*
- Скрынников, Р. Г. Царство террора / Р. Г. Скрынников. — СПб., 1992.*
- Скрынников, Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич (Грозный) / Р. Г. Скрынников. — Смоленск, 1998.*
- Социально-политическая мысль: Древний мир, средние века, новое время. — М., 1996.*
- Средневековая Европа глазами современников и историков: кн.*
для чтения: в 5 ч. — М., 1994.
- Тарле, Е. В. Отечественная война 1812 года. Избранные произведения / Е. В. Тарле. — М., 1994.*
- Тарле, Е. В. Очерки по истории колониальной политики западно-европейских государств (конец XV — начало XIX в.) / Е. В. Тарле. —*
М.; Л., 1965.
- Уткин, А. И. Первая мировая война / А. И. Уткин. — М., 2002.*

Федоров, В. А. Декабристы и их время / В. А. Федоров. — М., 1992.

Фукс, Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век / Э. Фукс. — М., 1991.

Фурсенко, А. А. Американская революция и образование США / А. А. Фурсенко. — Ленинград, 1978.

Чайковская, О. Г. Как любопытный скиф... Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII в. / О. Г. Чайковская. — М., 1990.

Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и США. 1815—1918 гг.: учеб. пособие для вузов / Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова. — М.: Высшая школа, 2005.

Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815—1918 гг.): учебник для студ. высш. учеб. заведений по историческим специальностям / Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова. — Минск: Вышэйшая школа, 2009.

Хобсбаум, Э. Век революции. Европа 1789—1848 / Э. Хобсбаум. — Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Хобсбаум, Э. Век капитала. 1848—1875 / Э. Хобсбаум. — Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Хобсбаум, Э. Век империи. 1875—1914 / Э. Хобсбаум. — Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Эйдельман, Н. Я. Революция сверху в России / Н. Я. Эйдельман. — М., 1988.

Энциклопедия для детей. Т. 5. История России. — М., 1995.

Сусветная гісторыя Навейшага часу

Алексашкина, Л. Н. Мир в XX веке: Дополнительные материалы и практикум к учебникам по новейшей истории. 9—11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / Л. Н. Алексашкина. — М.: Дрофа, 2000.

Вторая мировая война. День за днем. 1939—1945. — М., 2005.

Галкин, А. А. Германский фашизм / А. А. Галкин. — М., 1989.

Грэнвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты / Дж. Грэнвилл. — М., 1999.

Джонсон, П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы: в 2 т. / П. Джонсон. — М., 1995.

Желев, Ж. Фашизм / Ж. Желев. — М., 1991.

Здравомыслов, А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / А. Г. Здравомыслов. — М., 1997.

История Второй мировой войны. 1939—1945: в 12 т. — М., 1973—1982.

История Германии: учеб. пособие: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. — М., 2008.

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918—1945 гг.: учебник для студ. вузов по специальности «История» / под ред. Е. Ф. Языкова. — М., 1989, 2004.

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945—2000 гг.: учебник для студ. вузов по специальности «История» / под ред. Е. Ф. Языкова. — М., 2001.

Кальвокоресси, П. Мировая политика после 1945 г. / П. Кальвокоресси: в 2 кн. — М., 2000.

Кеннеди, П. Вступая в XXI век / П. Кеннеди. — М., 1997.

Киссенджер, Г. Дипломатия / Г. Киссенджер. — М., 1997.

Кушнерева, Ю. Иллюзии и разочарования. Мир и СССР в 60-е гг. 1961—1970 гг. / Ю. Кушнерева, Т. Черникова. — М., 1998.

Лукьянов, П. Г. История Совета Экономической Взаимопомощи / П. Г. Лукьянов. — Могилев, 2004.

Лукьянов, П. Г. История Организации Варшавского Договора / П. Г. Лукьянов. — Могилев, 2006.

Мировое политическое развитие: век XX. — М., 1994, 1995.

Мировые войны XX века: в 4 кн. — М., 2002.

Новейшая история Отечества: XX век: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.

Новейшая история стран Азии и Африки: XX век: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 3 ч. / под ред. А. М. Родригеса. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Новейшая история стран Европы и Америки: XX век: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 3 ч. / под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Осмысление истории: сб. статей / под ред. Г. Н. Севастьянова. — М., 1996.

Попов, В. И. Маргарет Тэтчер: Человек и политик / В. И. Попов. — М., 1991.

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. — М., 2000.

Примаков, Е. М. Война, которой могло не быть / Е. М. Примаков. — М., 1991.

Рейган, Р. Жизнь по-американски / Р. Рейган. — М., 1992.

Семенникова, Л. И. Цивилизации в истории человечества: учеб. пособие / Л. И. Семенникова. — Брянск, 1998.

Семенникова, Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. пособие для вузов / Л. И. Семенникова. — М., 2006.

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945—1985), новое прочтение. — М.: Международные отношения, 1995.

Трошин, Ю. А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918—2000) / Ю. А. Трошин. — М., 2004.

Хопкинсон, К. Двадцатый век / К. Хопкинсон. — М., 1997.

Черчилль, У. Вторая мировая война: в 3 т. / У. Черчилль. — М., 1991.

Гісторыя Беларусі

250 асob з Беларусі ў дыялогах культур. — Мінск, 2008.

Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20—50-х гадоў на Беларусі / У. І. Адамушка. — Мінск, 1994.

Андрэева, Е. Г. Гісторыя народнай адукцыі Беларусі (1917—1941). вучэб. дапам. / Е. Г. Андрэева. — Мінск, 2001.

Антонович, С. Петр Машеров / С. Антонович. — Минск, 1993.

Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. — Мінск, 1993.

Асвета і педагогічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. — Мінск, 1985.

Асветнікі зямлі беларускай. X — пачатак XX ст. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 2001.

Атлас гісторыі Беларусі, ад старажытнасці да нашых дзён. — Мінск, 2006.

Барока ў беларускай культуры і мастацтве. — Мінск, 2001.

Беларусазнаўства / пад рэд. П. Брыгадзіна. — Мінск, 1998.

Беларусізацыя. Зб. дакументаў. — Мінск, 2004.

Беларуская міфалогія. — Мінск, 2001.

Беларускія летапісы і хронікі / уклад. У. Арлова. — Мінск, 1997.

Беларусы: у 8 т. — Мінск, 1995—2004.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. — Мінск, 2000.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941—1945. Энцыклапедыя. — Мінск, 1990.

Беларусь: Выбор пути. Национальный отчет о человеческом развитии. — Минск, 2000.

Белоруссия в эпоху капитализма. Сборник документов и материалов. Т. 1. — Минск, 1990.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов: в 4 кн. — Минск, 1959—1979.

Бохан, Ю. М. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV — канцы XVI ст. / Ю. М. Бохан. — Мінск, 2008.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): справочник / авт.-сост. А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок; под ред. А. А. Ковалени. — Минск, 2007.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): хрестоматия / сост. А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков; науч. ред. А. А. Коваленя. — Минск, 2008.

Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі / А. Верашчагіна, А. Гурко. — Мінск, 2000.

Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. / А. Ф. Вішнеўскі. — Мінск, 2003.

Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юх. — Мінск, 2003.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: в 3 т. — Минск, 1983—1985.

Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. — Мінск, 2005—2006.

Вялікі гістарычны атлас Беларусі / гал. рэд. В. Л. Насевіч. Т. 1. — Мінск, 2008.

Галенчанка, Г. Я. Францыйск Скарэйна — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар / Г. Я. Галенчанка. — Мінск, 1993.

Гісторыя Беларусі (канец XVIII ст. — 2002 г.). Хрэстаматыя: 11 клас / пад рэд. Я. К. Новіка. — Мінск, 2003.

Гісторыя Беларусі. З 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэд. кал. І. П. Крэнъ, І. І. Коўкель. — Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Курс лекцый / П. І. Брыгадзін, У. Ф. Ладысев, П. І. Зялінскі [і інш.]. — Мінск, 1998, 2002.

Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. — Мінск, 2007.

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000—2005.

Гісторыя Беларускай ССР: у 5 т. — Мінск, 1971—1975.

Голенченко, Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI — середине XVII в. / Г. Я. Голенченко. — Минск, 1989.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII — першая палова XVII ст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў. — Магілёў, 1997.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V — першая палова XIII ст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў. — Магілёў, 2007.

Довнар-Запольскі, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. — Минск, 2003.

Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г. — Минск, 1994.

Жывапіс Беларусі XII—XVIII стагоддзяў / склад. Н. Ф. Высоцкая, Т. А. Карповіч. — Мінск, 1980.

Загару́льскі, Э. М. Заходняя Русь. IX—XIII стст. / Э. М. Загару́льскі. — Мінск, 1998.

Загару́льскі, Э. М. Древняя история Беларуси: Очерки этнической истории и материальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорульский. — Минск, 1977.

Земляков, Л. Е. Религиозные процессы в Республике Беларусь. Проблемы государственно-правового регулирования / Л. Е. Земляков. — Минск, 2001.

Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў. Т. 1—2. — Мінск, 1997, 1999.

Ігнатенко, І. М. Революция в историческом процессе. Очерки / И. М. Игнатенко. — Минск, 1997.

История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И. Н. Кузнецова, В. Г. Мазец. — Минск, 2000.

История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. Я. И. Трешенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева, М. И. Матюшевская; под ред. Я. И. Трешенка. — Могилев, 2005.

Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі. — Мінск, 1991.

Ілюстраваная гісторыя. Краіна Беларусь. 2003.

Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі / аўт.-склад. І. П. Хаўратовіч. — Мінск, 1995.

Коваленя, А. А. Беларусь в 1939—1945 гг. Война и политика: монография / А. А. Коваленя. — Минск, 2001.

Казлоў, Л. Беларусь на сямі рубяжах / Л. Казлоў, А. Цітоў. — Мінск, 1993.

Каліноўскі, К. За нашу вольнасць. Творы, дакументы / К. Каліноўскі; уклад. Г. Кісялёў. — Мінск, 1988.

- Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.) / навук. рэд. У. І. Навіцкі. — Мінск, 1998.
- Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі. — Мінск, 2001.
- Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / М. Касцюк. — Мінск, 2000.
- Кніга для чытання па гісторыі Беларусі (1917—1945 гг.): 9 кл. / аўт.-склад. Н. Я. Новік. — Мінск, 2002.
- Кніга для чытання па гісторыі Беларусі (канец XVIII — 1917 г.): 8 кл. / аўт.-склад. Н. Я. Новік. — Мінск, 2007.
- Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. — Минск, 2003.
- Коялович, М. О. История русского самосознания. По историческим памятникам и научным статьям / М. О. Коялович. — Минск, 1997.
- Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. — Мінск, 1998.
- Круталевич, В. А. История Беларуси: Становление национальной державности (1917—1922 гг.) / В. А. Круталевич. — Минск, 2003.
- Ладысей У. Ф. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.) / У. Ф. Ладысей, П. І. Брыгадзін. — Мінск, 2003.
- Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў / Б. А. Лазука. — Мінск, 2003.
- Ластоўскі, В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. — Мінск, 1992.
- Лемяшонак, У. І. Вызваленне — без грыфа «Сакрэтна!» / У. І. Лемяшонак. — Мінск, 1996.
- Літвін, А. М. Акупацыя Беларусі (1941—1944): Пытанні супраціву і калабарацыі / А. М. Літвін. — Мінск, 2000.
- Мальдзіс, А. І. Падарожжа ў XIX стагоддзе / А. І. Мальдзіс. — Мінск, 2002.
- Мельник, В. А. Белорусская идея и национальная государственность / В. А. Мельник. — Минск, 2003.
- Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1995.
- Мяснікоў, А. Нацдэммы: Лёс і трагедыя / А. Мяснікоў. — Мінск, 1993.
- Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі: Гістарычныя партрэты / А. Ф. Мяснікоў. — Мінск, 2008.
- Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М. П. Касцюк [і інш.]. — Мінск, 2008.

Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. М. П. Касцюка. — Мінск, 1994, 1995.

Насевіч, В. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага / В. Насевіч. — Мінск, 1993.

Нікітэнко, П. Г. Модель устойчивого социально-экономического развития Беларуси: Проблемы формирования и эволюции / П. Г. Никитенко. — Минск, 2000.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў — па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, Л. Качалалаў, Н. Я. Новік; пад рэд. Я. К. Новіка. — Мінск: Вышэйшая школа, 2009.

Новікаў, С. Я. Эканамічная палітыка нацысцкай Германіі ў Беларусі 1941—1944 гг. / С. Я. Новікаў. — Мінск, 2002.

Німецка-фапысцкі генацыд на Беларусі (1941—1944). — Мінск, 1995.

Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие / под общ. ред. Г. А. Василевича, Я. С. Яскевич. — Минск, 2004.

Падокшын, С. А. Беларуская думка ў кантэксле гісторыі і культуры / С. А. Падокшын. — Мінск, 2003.

Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць Культура: філасофска-гістарычны анализ / С. А. Падокшын. — Мінск, 1998.

Памяць: Гісторыка-дакументальная хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. — Мінск, 1985—2004.

Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. — Мінск, 2003.

Пашута, В. Т. Образование Литовского государства / В. Т. Пашута. — М., 1989.

Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция / М. Ф. Пилипенко. — Минск, 1991.

Пілсудскій против Тухачевскага. Два взгляда на советско-польскую войну 1920 года. — М., 1992.

Пичета, В. И. История белорусского народа / В. И. Пичета. — Мінск, 2003.

Платонаў, Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы / Р. Платонаў. — Мінск, 1996.

Пономаренко, П. К. Всеноардная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941—1944 / П. К. Пономаренко. — М., 1986.

Равяка, К. А. Антычна спадчына на Беларусі / К. А. Равяка. — Мінск, 1998.

Рэлігія і царква на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1991.

Сарокін, А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска: Ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917—1990-я гады) / А. М. Сарокін. — Мінск, 1999.

Сачанка, Б. Беларуская эміграцыя / Б. Сачанка. — Мінск, 1991.

Семиряга, М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны / М. И. Семиряга. — М., 2000.

Славутыя імёны Бацькаўшчыны. Вып. 1—2. — Мінск, 2000, 2003.

Слуха, А. Г. Нацыянальная ідэя: Шлях народа / А. Г. Слуха. — Мінск, 2005.

Снапкоўскі, У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам.: у 2 ч. / У. Е. Снапкоўскі. — Мінск, 2004.

Сташкевіч, Н. С. Страницы истории: Истоки образования БССР / Н. С. Сташкевич. — Минск, 1988.

Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь. — Минск, 2000.

Сямашка, Я. І. Армія Краёва на Беларусі / Я. І. Сямашка. — Мінск, 1994.

Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. — Мінск, 1991.

Трешенок, Я. И. История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Досоветский период / Я. И. Трешенок. — Могилев, 2004.

Трешенок, Я. И. К вопросу об общей концепции исторического образования в Республике Беларусь / Я. И. Трешенок. — Могилев, 2002.

Уния в документах. Сборник документов и материалов / сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. — Минск, 1997.

Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1988.

Ходзін, С. М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920—1930-я гг. / С. М. Ходзін. — Мінск, 2001.

Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я. И. Трешенок [и др.]; под науч. ред. К. М. Бондаренко. — Минск, 2008.

Цітоў, А. К. Гарадская геральдыка Беларусі / А. К. Цітоў. — Мінск, 1989.

Часноўскі, М. Э. Гісторыя знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь: вучэб. дапам. для ВНУ / М. Э. Часноўскі. — Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2008.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие / П. Г. Чигринов. — Минск, 2006.

Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В. Ф. Шалькевіч. — Мінск, 2002.

Шалькевіч, В. Ф. Калиновский: Страницы истории / В. Ф. Шалькевич. — Минск, 1989.

Штыхов, Г. В. Города Белоруссии по летописям и рукописям (IX—XIII вв.) / Г. В. Штыхов. — Минск, 1975.

Эканамічна гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад агул. рэд. В. І. Галубовіча. — Мінск, 2005.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск, 1993—2003.

Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. — Мінск, 1989.

Юхо, Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. / Я. А. Юхо. — Мінск, 2000, 2003.

Ярмусик, Э. С. Католический костел в беларуси в 1945—1990 годах / Э. С. Ярмусик. — Гродно, 2006.

З м е с т

Тлумачальная запіска	3
V клас	12
VI клас	19
VII клас	28
VIII клас	36
IX клас	46
X клас	56
XI клас	68
Літаратура	81

Вучэбнае выданне

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ
для агульнаадукацыйных устаноў
з беларускай мовай навучання

**СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ.
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ**

V–XI класы

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*

Рэдактар *І. М. Лапанец*

Камп'ютэрная вёрстка *А. М. Кісялёва*

Карэктар *Ю. А. Якаўчэнка*

Падпісана ў друк 12.06.2009. Фармат 60×84/16. Папера газетная.

Гарнітура Школьная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58.

Ул.-выд. арк. 4,0. Тыраж 2220 экз. Заказ

Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. ЛІ № 02330/04994469

ад 08.04.2009. Вул. Караваля, 16, 220004, г. Мінск

Мінскае абласное унітарнае прадпрыемства «Барысаўская ўзбуйненая
тыпаграфія імя 1 Мая». ЛІ № 02330/0056737 ад 27.01.2004.

Вул. Будаўнікоў, 33, 222120, г. Барысаў